

Прамая лінія
Усе пра дапамогу з адрасам
 З моманту ўвядзення новых умоў аказання адраснай сацыяльнай дапамогі прайшло больш за тры месяцы. Між тым гэта тэма — па-ранейшаму на слыху. Хто можа і хто не можа разлічвацца на адрасную падтрымку, на каго з членаў сям'і яна прызначаецца, як вызначаюцца вылаты, што такое сукупны даход і каэфіцыент уліку эфекту ад сумеснага пражывання? Аб усім гэтым і іншым мы прапануем вам пагутарыць падчас «прамой лініі» з начальнікам упраўлення дзяржаўнай сацыяльнай падтрымкі насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Валяцінай Пятроўнай СЯРГЕЕВАЙ.

Канкрэтная час і дата «прамой лініі» будуць вызначаны крыху пазней. А пакуль чакаем вашых папярэдніх пытанняў па нумары (8017) 287 17 57.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Родная газета на роднай мове

21 САКАВІКА 2008 г.
 ПЯТНІЦА
 № 54 (26167)
 Кошт 490 рублёў
 Выхаеўца 3 9 жніўня 1917 г.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:
ЕС НЕ ПАВІНЕН СКАКАЦЬ Пад ДУДКУ ЗША

Еўрапейскі саюз не павінен скакаць пад дудку ЗША. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сёння ў інтэрв'ю Аўстрыйскаму агенству прэсы (АПА).

«Што датычыцца адносінаў Беларусі з Еўрапейскім саюзам, то, шчыра кажучы, хацелася б, каб яны былі лепшымі. Мы абсалютна не прымаем, калі ЕС пачынае скакаць пад дудку ЗША. Нам не падабаецца, калі еўрапейскія палітыкі спачатку пазіцыянуюць сябе як незалежныя, а калі даходзіць да сур'ёзных пытанняў — прыстойваюцца ў кільватэр амерыканскай палітыкі», — сказаў кіраўнік беларускага дзяржаўнага агенства прэсы з'яўляецца нацыянальным інфармацыйным агенствам. У яго ўласнасці 16 рэдакцый вядучых аўстрыйскіх штотдзённых газет і Аўстрыйскага тэлерадыёкампанія. Штаб-квартира агенства знаходзіцца ў Вене, яго карэспандэнцкія пункты размешчаны ў сталіцах усіх федэральных зямель Аўстрыі і ў Бруселі. АПА пазіцыянуе сябе як незалежнае інфармацыйнае агенства, не звязанае з дзяржаўнымі ўладамі структурамі, а таксама палітычнымі партыямі.

У якасці інтэрв'юера кіраўніка дзяржаўнага агенства прэсы Марыя Ганна Матыс, якая актыўна садзейнічае развіццю беларуска-аўстрыйскіх адносін. Па яе ініцыятыве ўсталяваныя кантакты і развіваецца супрацоўніцтва паміж прадстаўніцтвамі дзелавых колаў федэральнай зямлі Форарльберг і Беларусі. Марыя Ганна Матыс асабліва ўвагу ўдзяляе праектам па выкарыстанні аднаўляльнай энергіі. У прыватнасці, яна ўнесла значны асабісты ўклад у падрыхтоўку да рэалізацыі беларуска-аўстрыйскага праекта па стварэнні ў Гомельскай вобласці (в. Цярэшкавічы, Гомельскі раён) біягазавай энергетычнай устаноўкі. Марыя Ганна Матыс на грамадскіх пачатках каардынуе работу ў Беларусі чарнобыльскіх ініцыятыў федэральнай зямлі Форарльберг. У прыватнасці, па арганізацыі ў Аўстрыі адпачынку для дзяцей з пачырпелых ад аварыі на ЧАЭС раёнаў Гомельскай вобласці, накіраванні грузаў гуманітарнай дапамогі ў Беларусь.

Замежную журналістыку цікавілі думка Прэзідэнта па пытаннях як агульнай палітычнай сітуацыі ў свеце, так і праводзілі Беларусьо знешняй палітыкі, забеспячэнне энергетычнай беспяспекі рэспублікі, яе ўзаемадзеянні з краінамі Еўрапейскага саюза і, у прыватнасці, Аўстрыі, Расійскай Федэрацыі, асабістыя адносіны Аляксандра Лукашэнка з Уладзімірам Пуціным і выбраным прэзідэнтам Расіі Дзмітрыем Мядзведзевым. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў Беларусі дэмакратычныя каштоўнасці не менш высокага ўзроўню, чым у любой іншай еўрапейскай краіне. «Дэмакратыя ў Беларусі такая ж, як і ў Аўстрыі, амаль адзін да аднаго», — сказаў кіраўнік дзяржаўнага агенства прэсы.

У той жа час Прэзідэнт лічыць, што масіраванае ўзмацненне націску Захаду на Беларусь прывядзе да яшчэ большага яе збліжэння з Расіяй.

Гаворачы аб адносінах Расіі з ЗША і Еўрасаюзам, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Расія абараняе свае інтарэсы і выкарыстоўвае тую рынак, які ў яе ёсць. У час інтэрв'ю размова ішла таксама аб двухбаковых беларуска-аўстрыйскіх адносінах, выкарыстанні ў Беларусі аднаўляльных крыніц энергіі і будаўніцтве АЭС.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.



Фота: Анастасія КЛЕШЧУКА

Супрацоўніцтва Беларусі і Ірана дынамічна развіваецца

Кіраўнік беларускай дзяржаўнага агенства прэсы Аляксандр Лукашэнка павішчаў прэзідэнта Ісламскай Рэспублікі Іран Махмуда Ахмадзінежада і ўвёў іранскі народ з Новым, 1387 годам.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў дынамічны характар развіцця сувязяў паміж дзвюма краінамі і выказаў упэўненасць у тым, што беларуска-іранскае супрацоўніцтва мае вялікую будучыню.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Рэпартаж з колаў «Я ўсім раіла і раю: выпісвайце, чытайце «Звязду», гуляйце. І некалі — абавязкова выйграеце!»

...З учарашняй поштай у рэдакцыю, на розгрыш прышоў, прыйшла п'яціста картка. Адпаведна — усюго, па выніках падліснай кампаніі на другі квартал, іх можа атрымацца каля тысячы. Саміх падлісчыкаў, зразумела ж, больш. Было, ёсць і будзе... Нехта не ўдзяліўнае ў латарыі тэму, што атрымлівае не горшую ў краіне газету і лічыць, што гэтак дастаткова, нехта — прывык у жыцці разлічваць толькі на сябе і ў падарункі лёсу проста не верыць, нехта, мо, стаміўся гэта рабіць і махнуў рукой, нехта проста забыўся...

Тыя ж, хто карткі пастаянна дасылае, ведаюць, з неярпеннем чакаюць розгрышаў, шукаюць у спісах свае прывычкі...



Мікрахвалевая печ — выйгрыш нашай падлісчыцы Валяціны Рыгораўны ГУБАРЭВІЧ.

Месцам сустрачы ў Дзяржынску была абрана добра вядомая сваёй прадукцыяй швейная фабрыка «Эліз». Калектыў — пераважна жанчыны, але апрапане ён (прынамсі, з сарчок) мужчын (як нашых, так і далёка за межамі), мае свае фірмовыя крамы. У тым ліку — на сталічным прасекце Незалежнасці, непалітычна ад рэдакцыі. Але, як высветлілася, адна справа бацьчы прадукцыя там, у магазіне, — зусім іншая тут, «з пылу з жару», як кажучы, (з сарчок) мужчын: цікавыя мадэлі (асабліва з лёну), прыгожыя, практычныя тканіны, умелыя рукі. А ў выніку...

...як крашцізна з вырабамі знакаміта фразы «гэта з майго гардэрочка!» прамойшай, здаецца, кожны. Прычым абновы наглядзепа не толькі мужчынскай палова зявадоўскага дасанта, — для жанчын, для моладзі фабрыка шые таксама...

(Заканчэнне на 2-й стар.)

30 САКАВІКА ПЕРАХОДЗІМ НА ЛЕТНІ ЧАС

У Беларусі 30 сакавіка 2008 года будзе ажыццэўлены пераход на «летні» час у адпаведнасці з парадкам вылічэння часу, вызначаным пастановай урада ад 13 мая 1996 года № 317, паведамліў ў Дзяржстандарце Беларусі. У сувязі з гэтым 30 сакавіка 2008 года ў 2 гадзіны ночы стрэлкі гадзіннікаў пераводзяцца на адну гадзіну наперад.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в Воложинском районе Минской области

Арендодатель — Воложинский районный исполнительный комитет
 Организатор аукциона — КУП «Минский областной центр учета недвижимости»

	Лот 1	Лот 2
Адрес земельного участка	Минская область, Воложинский район, в районе д. Раков	Минская область, Воложинский район, в районе д. Раков
Кадастровый номер земельного участка	62208570006200033	62208570006200034
Площадь земельного участка	10,0004 га	10,0000 га
Целевое назначение земельного участка	для строительства производственного объекта различного назначения	для строительства производственного объекта различного назначения
Срок аренды земельного участка	50 лет	50 лет
Характеристика расположенных на участке сооружений, инженерных коммуникаций и их охранные зоны	земельный участок свободен от застройки	на земельном участке расположена линия электропередачи напряжением до 1000 вольт; площадь земельного участка, находящегося в охранный зоне линии электропередачи, 0,064 га
Расходы по подготовке документации для проведения аукциона, подлежащие возмещению победителями аукциона	3 412 365 бел. рублей	3 419 365 бел. рублей
Сумма убытков и потерь с/х производства, подлежащих возмещению победителями аукциона	447 973 720 бел. рублей	167 089 692 бел. рублей
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка	1 193 350 000 бел. рублей	1 193 350 000 бел. рублей

Аукцион состоится 22.04.2008 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, д. 5, ком. 321. Задаток в размере 5 % от начальной цены перечисляется на р/с № 30120202000110 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», г. Минск, МФО 153001357, УНП 690324015, КУП «Минский областной центр учета недвижимости».

Участник аукциона, ставший Победителем, обязан:

- В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении ему земельного участка внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить убытки, причиненные изъятием земельных участков, потери сельскохозяйственного производства, вызванные изъятием сельскохозяйственных земель для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства и расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона;
 - В установленный срок возместить расходы, связанные с проведением аукциона в соответствии с условиями проведения аукциона и протоколом о результатах аукциона;
 - Заключить с райисполкомом договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственную регистрацию прав на земельный участок;
 - Получить в установленном порядке разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет;
 - Снять на занимаемых земельных участках плодородный слой почвы и использовать его согласно проектам рекультивации;
 - Осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.
- Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в течение 2-х рабочих дней после совершения Победителем аукциона действий, указанных в пункте 1 настоящего извещения. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с документацией и земельными участками. Заявление на участие и необходимые документы принимаются по 21.04.2008 года до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, д. 5, ком. 326. Контактный телефон (8 017) 224 61 34. Наш сайт в Интернете: www.rlt.by.

ISSN 1990 - 763X

Курсы валют

1 доллар США	2 146,00
1 евро	3 335,96
1 латвийский лат	4 786,44
1 литовский лит	965,99
1 чешская крона	131,05
1 польский злотый	942,10
1 российский рубль	90,63
1 украинская гривна	429,33

Курсы валют для Беларуси

Центрбанк РБ	23,6781
10 UAH	46,5811
1000 BYR	11,0252
EUR	36,8739

Курс валютных компаний (на 20.03.2008 г.)

АТ «Белфинанс»	21,35 / 22,10
Ульяновский Грэйвэкс	21,35 / 22,10
Линксия Мінсксэрвіс	21,35 / 22,10

Падлісчыцца на часопіс «Звязда» ў Бугацкім, ГР на 2008 год у рознічны і самай выгаднай цэне. Тэлефон: 209-82-01.

АТ «Белфинанс»
 Ульяновский Грэйвэкс
 УНП 100024047
 Лінксія Мінсксэрвіс
 № 021400172806
 вбн. 03.05.2004 ад 02.05.2009

Здоровое дзіця — шчаслівыя бацькі
ЗВАНОК НА ЎРОК

Аказалася, калі яму гуцаць, кожная школа вырашае сама. Мы вырашылі даведацца, з чаго яна зыходзіць

— Антон, як табе было б лепш, калі б у школу хадзіць з 9-ці, ці як цяпер з 8?
 — А то ты не ведаеш?!
(3 размовы з вучнем 2-га класа)

Калі і дзе пачынаецца здароўе дзіцяці — гэта, напэўна, сёння адно з самых хвалючых, палемічных і філасофскіх пытанняў. «Справа ў тым, што ніхто дакладна не можа вызначыць, дзе здароўе мяжуе з нездароўем», — выказаў сваю думку на гэты конт прафесар, дзіцячы нейралаг Георгій ШАНЬКО. Пры падрыхтоўцы гэтага матэрыялу я размаўляла з рознымі спецыялістамі: педагогамі, псіхолагамі, урачамі і бацькамі і бачыла, наколькі тэма дзіцячага здароўя хвалюе дарослых людзей, наколькі яна бязмежная, глыбокая, звязаная і пералепчаная з іншымі. Наколькі складана яе ўзімаць. А між тым пытанне, якое гэта тэма выклікала, даволі вузкае: ПАЧАТАК ПЕРШАГА ЎРОКА У ШКОЛЬНЫМ РАСКЛАДЗЕ. Але яно аказалася гэтым кіпцючком, за якім уся птушка патрапіла ў палон. Таму дазваляецца менавіта да гэтага пытання звярнуцца і на ім засяродзіцца. І які гэта будзе толькі пачаткам палемікі на старонках газеты, да якой мы запрашаем усіх, каго хвалюе тэма здароўя юных беларусаў.

У нашай краіне харчовыя крамы, буйныя бібліятэкі і храмы пачынаюць работу і службу ў 9 гадзін раніцы. Астатнія крамы, музеі, большасць кірамоў адкрываюцца ў 10. Раней за ўсіх працуюць спецыяльныя закладзеныя ў 8 гадзін раніцы. І далёка не заўсёды гэта прадкывана зручнасцю для бацькоў і саміх дзяцей. Хутчэй за ўсё, так ідзе па звычцы. З тых часоў, калі школы былі перапоўненыя, дзеці вучыліся ў дзве змены, і пазней пачынаць заняткі было проста немагчыма. Між тым, мала хто ведае, што ў санітарна-гігіенічных нормах прапісаны аптымальны час пачатку першага ўрока — 9 гадзін раніцы. А бацькі ў большасці выпадках увогуле не здагадваюцца, што рашэнне — калі пачынаць заняткі — школе ніхто не дыктуе. Яна сама яго прымае, мяркуючы, што яно павіна задавальняць бацькоў і дзяцей. Таму ні першых, ні другіх звычайна ніхто не пытаецца. А калі б спыталіся? — Калі разглядаць сутачны бырыт чалавека, то заняткі трэба ўвогуле пачынаць пасля абеду, — заўважыла дацэнт кафедры агульнай і дыферэнцыяльнай псіхалогіі Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя М. Танка, кандыдат псіхалагічных навук Таіса ВАСІЛЕЦ. Згодна з правіламі, якое вывелі біярытмолагі, наша фізічная і разумова працаздольнасць паступова расце да вечара і пік яе прыходзіць на пачатак прычэмаў. Уладка-

КАМУ ПАДОЎЖАЦЬ АДПАЧЫНАК

Урад Беларусі рэкамендаваў прадстаўляць дадатковы водпуск за ненармаваны рабочы дзень асобным катэгорыям работнікаў арганізацый, што фінасуецца з бюджэту. Такое рашэнне змяшчаецца ў пастанове Савета Міністраў № 408 ад 18 сакавіка гэтага года, якая ўступае ў сілу з дня яе афіцыйнага апублікавання.

Каментуючы па просьбе карэспандэнта БЕЛТА гэты дакумент, начальнік юрыдычнага ўпраўлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Інеса Чысцэвіча адзначыла, што пастанова распаўсюджвае сваё дзеянне на праваднісіны, якія ўзніклі з 26 студзеня 2008 года (дата ўступлення ў сілу новай рэдакцыі Працоўнага кодэкса).

«У дакуменце не толькі названы канкрэтыя катэгорыі работнікаў бюджэтнай сферы, якім можа прадстаўляцца дадатковы водпуск за ненармаваны рабочы дзень, але і рэкамендаваны дыяпазон працягласці водпуску для кожнай з іх, а таксама вызначана крыніца фінансавання гэтых водпусकाў», — сказала спецыяліст.

Па-першае, на дадатковы водпуск за ненармаваны рабочы дзень могуць разлічвацца кіраўнікі арганізацый і іх намеснікі, галоўныя бухгалтары і іх намеснікі (рэкамендаваная працягласць водпуску — 5—7 календарных дзён).

Па-другое, гэта галоўныя спецыялісты арганізацый, якія адносяцца да катэгорыі кіраўнікоў, іх намеснікі, памочнікі кіраўнікоў арганізацый, а таксама кіраўнікі, галоўныя бухгалтары структурных падраздзяленняў (адасобленых структурных падраздзяленняў) з правам юрыдычнай асобы, філіялаў, прадстаўніцтваў і іх намеснікі (5—6 календарных дзён).

Па-трэцяе, кіраўнікі структурных падраздзяленняў арганізацый і іх намеснікі, галоўныя спецыялісты, якія адносяцца да катэгорыі кіраўнікоў, структурных падраздзяленняў (адасобленых структурных падраздзяленняў) з правам юрыдычнай асобы, філіялаў, прадстаўніцтваў і іх намеснікі (5—6 календарных дзён).

Па-чыцьцё, кіраўнікі структурных падраздзяленняў арганізацый і іх намеснікі, галоўныя спецыялісты, якія адносяцца да катэгорыі кіраўнікоў, структурных падраздзяленняў (адасобленых структурных падраздзяленняў) з правам юрыдычнай асобы, філіялаў, прадстаўніцтваў і іх намеснікі (4—6 календарных дзён).

ХРОНІКА АПОШНІХ ПадЗЕЙ

ПАСЛЯ 9 МЕСЯЦАЎ У БЕЛГІІ З'ЯВІўСЯ ўРАД

Кароль Бельгіі Альберт II учора прызначыў лідэра фламандскіх хрысціянскіх дэмакратаў Іва Летэрма кіраўніком урада. У новы ўрад увайдзе 15 міністраў і 7 дзяржаўных сакратароў — прадстаўніцтваў фламандскіх партыяў і трох партыяў, што прадстаўляюць інтэграцыя франкамоўных валонаў. Прызначэнне Іва Летэрма павіна пакласці канец палітычнаму крызісу, выкліканаму няздольнасцю партыі сфарміраваць ўрад, які доўжыўся больш за дзевяць месяцаў.

ЗША БУДУЦЬ ПАСТАЎЛЯЦЬ ЗБРОЮ ў КОСАВА


ЗША будуць пастаўляць зброю косаўскім албанцам. Адпаведнае распараджэнне адаў прэзідэнт Джордж Буш. У Белым доме заявілі, што прадстаўленне самаабвешчанага дзяржава «абароннай прадукцыі і абароннага паслугі ўмацце беспяспеку Злучаных Штатаў і мір ва ўсім свеце». Тым часам сербскі прэм'ер Ваіслаў Каштуціца, урад якога надаўна абвясціў аб сыходзе ў адстаўку, назваў рашэнне аб зброевых пастаўках «новым глыбока памылковым крокам» адміністрацыі Буша. «У Косаве і Метохі ўжо цяпер лішак зброі, Амерыцы варта не дадаткова ўзбройваць албанцаў, а вярнуць да павагі норму міжнароднага права і Статута ААН», — сцвярджае Каштуціца. Прадстаўнікі Еўрасаюза не каментуюць заяву прэзідэнта Буша.

УКРАЊНСКАЯ РАДА ВІНАВАЦЬ «ІЗВЕСТИЯ» ў ПАДРОБЦЫ ІНТЭРВ'Ю СА СПІКЕРАМ

Вярхоўная Рада Украіны вінаваціць расійскую газету «Известия» ў фальсіфікацыі інтэрв'ю са спікерам Арсением Яцанюком, у яком той ні бы назваў несвоечасовым збліжэнне з НАТА і паведаміў аб рознагалоссях у кіраўніцтве краіны. У чацвер прэс-служба парламента Украіны распаўсюдзіла абвешчанае. Ніякая інтэрв'ю кіраўнік Вярхоўнай Рады не даваў, сцвярджаецца ў дакуменце, а «згаданая публікацыя з'яўляецца вольным перакладаннем некаторых высказванняў, падабранных самімі журналістамі з узмацненнем акцэнтаў і паддзясняў яго інтэрв'ю».

АСТРАНОМЫ ЗНАЙШЛІ ВАДУ І МЕТАН ЗА МЕЖАМІ СОНЕЧНАЙ СІСТЭМЫ

Астраномы выявілі метан у атмасферы планеты HD-189733b, размешчанай на адлегласці 63 светлавых гадоў ад Зямлі. Дагэтуль науковцы не сустралілі вугляроду (ён уваходзіць у склад метану) за межамі Сонечнай сістэмы. Акрамя таго, у атмасферы планеты знойдзена вада, аднак HD-189733b занадта гарачая, каб на ёй магло існаваць жыццё, падобнае да зямнога.



Фота: Анастасія КЛЕШЧУКА

«Я ўсім раіла і раю: выпісвайце, чытайце «Звязду», гуляйце...»

(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)

Але ж ехалі сюды мы зусім не па абноў, — па магчымым цішкава па-спрабавалі расказаць пра «Звязду», яе гераічнае мінулае, яе, скажам так, пражэінае сёння... А дапамагла нам у гэтым упадальніца мікрахвалевай печкі спадарыня Губарэвіч.

мне нікто не забароніць? Што да выйгрышу, то для Валянціны Рыгораўны ён стаў сапраўдным падарункам: — Прачытала, што абдыўся розьзірыш, што вынікі яго ў наступных нумары. Ну, думаю, трэба паглядзець. Але ж назаўтра ў мяне дзень народзінаў. Не да газеты былы — дзеці прыйшлі, частаваць трэба... А тут тэлефон яшчэ... «Віншую», — кажа прыяцельца — Валянціна Эдуардаўна Кот, яна таксама даўно «Звязду» выпісвае. «Дзякуй!», — кажу ўпэўнена, што гэты з днём народзінаў. А яна мне: «Ты ж чытала, што мікрахвалевую печку выйграў?» Дзеці разам папалі, кнігу глядзець газету. Праўда ўсё!

ка, уначы таксама дзве (прынамсі, пакуль...), што сама яна ўсё жыццё адрацавала на Дзяржынскім электрамеханічным, цудоўна выглядае. Але ж пра гэта можна паазней. Цяпер — пра тое, што, пакінуўшы ну вельмі прыгожым працаўдніц Дзяржынскай швейнай фабрыкі свае сувеніры і падставу для роздуму (выпісваць не выпісваць?), мы рушылі далей... У Каралінках, дзе ў горадзе і раёне, у нас больш за 400 падлісчыкаў, мы з прэзентацыяй яго былі. Гадзі два таму... І акурат у той жа школе мастацтваў, дзе нас чкавала ўжо... Вачам не паверылі: Часлава Аляксандраўна Шуліцкая.

Угадавалі мы яе на дарозе (які многіх іншых...), гадалі — прыйдуць не прыйдуць. Якраз яна, баяліся, не, бо жыве ж за 20 гакам вёрстаў, у гарадскім пасёлку Мір, «Звязду» выпісвае... з 1949 года. Значыць, і самоў ужо не 30 і нават не 60. — 80 нядаўна справіла! — пахвалялася Часлава Аляксандраўна. — З'ехаліся дзеці (іх трое... — Аўт.), унукі (шасцёра...), праўнукі (старэйшы ў 4-ы клас ходзіць, меншаму 2 года... Усяго — пяць чалавек), сусядзі, сябры. Столькі кветак было! Упрыгожваюць яны жыццё нашай адданай чытацкі: растуць як ля дэма, так і ў ім самімі. Рады былі нам таксама намес-



У фірменнай кепцы — раскрыйшыца аб'яднання «Эліза-Зоя Мастойцка, адна з пераможцаў віктарыны на ведаанне гісторыі «Звязды»



Бібліятэкар Ганна Новік (у цэнтры) — са сваімі прызам, зборнікам «Кола дзён».

нік старшын райвыканкома Аналіта Мечыслававіч Маркевіч, дырэктар школы мастацтваў Іосіф Станіслававіч Улан. Нагадаў, што фота яго (з вучнем) было на старонках «Звязды», газета тая пайшла па руках і, на жаль, назад не вярнулася... Ішымі словамі, на дзень падлісчыка ў Каралінках і на гэты раз сшылькі цікавыя людзі, атрымалася добра, шчыра адзмова. У выніку якой, як мінімум, адна нова падлісчыца нас з'явілася. І стала ім бібліятэкар Ганна Новік. Фрм (сабе... За смецлясы) яна выбрала сама: зборнік

вершаў Яўгена Пясецкага. Не засталася без дробных сувеніраў і іншыя. То, магчыма ж, носычы нашы фірменныя маечкі-кепачкі, п'ючы гарбаты са звяздоўскіх кубачкаў, пішучы штось у звяздоўскіх бланкахта звяздоўскімі рукамі, падахваюцца на падліску, на доўгае сяброўства. Дзеяла чаго, у прыватнасці, мы і ехалі — у Дзяржынск, у Каралінкі і далей — у сільную Любчу.

Валянціна ДАЎНАР, Тацяна ЛЯЎКОВІЧ, Уладзімір ЭДКОВІЧ, Яўген ПЯСЕЦКІ (фота). (Заканчанне будзе.)

Адзначаны дзяржаўнымі ўзнагародамі

Прэзідэнт Беларусі адзначыў дзяржаўнымі ўзнагародамі за высокія дасягненні ў вытворчай і сацыяльна-культурнай сферах, значныя асабісты ўклад у вырашэнне задач эканамічнага развіцця, заслугі ва ўмацаванні абараназдольнасці краіны. Адпаведны ўказ кіраўнік дзяржаўнай падлісчыцы 18 сакавіка.

Ордэнам Айчыны III ступені ўзнагароджаны старшыня СВК «Скабін» Капыльскага раёна Анастоль Буцько. Ордэнам Пашаны адзначаны трактарыст-машыннік ААТ «Валожыцкага райагпрапрамтэхнік» Аляксей Зянько, старшыня Клічэўскага райвыканкома Сяргей Крыжэвіч, дырэктар Інстытута тэхналогіяў металу НАН Яўгена Маруковіч, майстар вытворчага ўчастка Беларускага аўтамабільнага заводу Геннадзь Татарын.

Намеснік старшын Магілёўскага аблвыканкома Анатоль Глаз, дырэктар Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага вучылішча імя М.К. Агінскага Рыгор Сарока, пісьменнік Анатоль Сулянуў уадоствены ордэна Францыска Скарыны.

Медаль «За працоўныя заслугі» адзначаны работнік сельскай гаспадаркі, прамысловасці, будаўнічай галіны, сферы адукацыі і культуры, медыцыны, дзяржслужачыя.

Медаль Францыска Скарыны ўдастоены работнік Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» — вядучы рэдактар Маргарыта Касымава і намеснік дырэктара тэатра-студыі кінаакцёра Ніна Шукан, а таксама настаўнік інфарматыкі і матэматыкі Сінуўскага дзяржаўнай агульнаадукацыйнай сярэдняй школы Клецкага раёна Святлана Корзун. Гэтай узнагародай адзначаны і дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Уладзімір Пракаповіч.

Ганаровае званне «Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь» прысвоены кіраўніку народнага хора Морацкага сельскага Дома культуры Клецкага раёна Яўгена Піліпені, «Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» — прафесар кафедры гісторыі французскай мовы Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта Дзіне Вадулюшынай і рэктару Рэспубліканскага інстытута прафесійнай адукацыі Аркадзь Шкляр.

Ганаровае званне заслужанага будаўніча ўдастоены мюляр Клімавіч перасоўнай механізацыяй калоны № 256 Міхаіл Карнаў і начальнік Круглянскай перасоўнай механізацыяй калоны № 266 Мікалай Патрончык.

Дзяржаўныя ўзнагароды ўдастоена і група ваеннаслужачых. **Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.**

Нашчадкі вогненных вёсак

У рэдакцыю працягаюць паступаць лісты ад нашчадкаў вогненных вёсак — тых, каму пашчасціла выжыць у ваенным пекле. Віктар Міхайлавіч Жарэла нарадзіўся ў вёсцы Лозкі Калінінцкага раёна Палескай вобласці ў 1935 годзе. Да ваіны ў Лозках было 125 хат, пражывала 480 чалавек. У ліпені 1942 года вёска цалкам была спалена. Разам з людзьмі... — У тры хаты фашысты сганглі людзей, падпалілі. Там была і мая маці Жарэла Фёкла Фёдаруна, — расказвае Віктар Міхайлавіч.

Пасля ваіны вёска Лозкі адраділася. У Дзяржаўным мемарыяльным комплексе «Хатынь» яна пазначана на сімвалічных галінах дрэў адноўленых вёсак. Пасля вызвалення Беларусі Віктар Жарэла скончыў беларускамоўную сярэднюю школу ў Васілевічах, п'яцікласнік Інстытут. Усё жыццё — амаль паўстагоддзя! — працаваў на Мінскім трактарным заводзе, з'яўляўся Ганаровым вэтэранам прадпрыемства.

«А малодшы брат Міхаіл — Ганаровы чыгуначнік. Дарэчы, Уладзімір Ільч Жарэла, 1949 года нарадзіўся, — прадаўжальнік нашай дынастыі, ён працуе на-

чальнікам Беларускай чыгункі». ...Пасля таго, які фашысты знішчылі вёску, старэйшы брат Рыгор далучыўся да спецыяльнай дыверсійнай групы, змагаўся з ворагам. Ужо пасля вызвалення Беларусі прыйшло павадмленне, што ён прапаў без вестак, але пазней высветлілася, што ён застаўся жывым, працаваў на нафтаздабычы ў Пермскай вобласці. Ваіна падарвала яго здароўе: памёр, калі не было і 50... Малодшая сястра Марыя працавала на лесанарыхтоўным складзе ў Васілевічах, ужо на пенсіі. Письмо ў рэдакцыю Віктар Міхайлавіч прывёўшы сваім унукам — Антону і Іллі. Антон вучыцца ў 11-м класе гімназіі № 50 г. Мінска, Ілля — у 3-м. «Для мяне няма большага шчасця, чым выхаванне ўнукаў. І яны адказваюць узаемнасцю», — кажа Віктар Міхайлавіч.

— Хачу, каб малодзе пакаленне больш ведала пра Вялікую Айчынную ваіну. У мяне і зараз перад вачымі стаіць, як немцы палілі маю вёску. Кожны дзень ваіны быў жахлівым... Тацяна ПАДАЛЯК.

«яны доўга стралялі па жыццё, спадзеючыся нас забіць...»

...Быў спякотны дзень ліпеня 1942 года. У тым годзе вырасла вельмі высокая жыта і ў рост чалавека, гэта ў далейшым і выраставала наша жыццё — 17-гадоваму старэйшаму брату Рыгору; мне, шасцігадоваму; трохгадоваму брату Міхайлу і чатырохмесячнай сястрыцы Марыі.

...Высокі худы немец шпосціць гаварыць на сваёй мове, а побач з ім стаў чалавек у цывільным адзенні. Амаль побач з натоўпам людзей другі фашыст здзекаваўся з барадатага старога: адарваў ад плота вялізную палку, біў старога на галаве; з галавы ручаём цыкла кроў, стары сядзеў на каленях з завязанымі за спінай рукамі. Адначасова, наладзіўшы гэта відэопаліна, фашысты выбарачна падпалі некалькі дамоў і ў вёсцы.

Чалавек, які стаў побач з фашыстам, гаварыў па-руску: «Калі будзеце дапамагаць Савецкай Арміі, то акупацыйныя ўлады будуць спраўляцца з усімі такім жа чынам».


На гэтым «відэовішчы» я быў са сваёй маці. Фашыстам, відаць, паддала, што людзей сабралася мала. Яны ўсіх адпущылі. Калі мы прыйшлі да свайго дома, яго ўжо не было: на месцы дома гарэла вялікая вогнішча... Следам за людзьмі, якія вярталіся да сваіх дамоў, бег чалавек у цывільным адзенні і крычаў па-руску: «Немцы просяць дараванна за тое, што памылкова падпалілі вашу вёску, усім гаварыць, каб вярталіся ў сваё жытло, іх больш чапаць не будуць».

кавамі, з аўтаматамі наперавес фашысты. Адзін з іх сказаў: «Цурук да машыны». Яны збіралі астатніх людзей, каб знішчыць.

Нам выпала шчасце жыць. Фашысты штосьці закралі, нас пакінулі і пабеглі. На краі вёскі, у балозе з возам і канём захрас стары з нашай вёскі. Яны яго застрэлілі і вярнуліся. Але нас ужо там не было. Старэйшы брат перакінуў нас усіх цераз плот у высокае жыта. Жыта было — як лес... Сястра Марыя моцна плакала: мабыць, хацела есці. Каб не пачулі фашысты, брат закрывіў ёй анучай рот.

Яны доўга стралялі па жыццё, спадзеючыся нас забіць. Прыціснуўшы жытамі да зямлі, мы ляжалі, пакуль не сцяпнела. Потым брат, за дзесяць кіламетраў, прывёў нас у суседнюю вёску Аўчыцкі да бабুলі.

Страшнае, апаляненай ваіной дзяржэнства працягвалася. Нягледзячы на ўсе ногасты, мы ўсё пераадолелі і засталіся жывымі. І колькі было радасці, калі праз наву вёску праходзіла Чырвоная Армія. Мы беглі насустрач байцам, яны бралі нас за рукі і частавалі, чым маглі. Яны былі таксама рады нам. Але рывацтва было яшчэ ранавата. Ночны пастаянна лёталі над нашай спаленай вёскай фашысцкія самалёты і, убацьнушы агенчыкі, бомббілі. Але мы працягвалі жыць у зямлянках, пабудаваных побач з папільшчыкам нашых дамоў, чакаючы дзень канчатковага вызвалення. І дачкаліся!.. Віктар ЖАРЭЛА.



Фота Марыны БЕРНЮКОВА

ЗВАНОК НА ЎРОК

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар.)

На працу я прыходжу на гадзіну раней за астатніх супрацоўнікаў. Але лішнія сорак хвілін сну майго дзіцяці вартыя і платы за праезд, і маіх зандаў раніч (бо яны не прадукцыйныя) прыходзяць у рэдакцыю. Магчыма, калі б заняткі ў гімназіі пачыналіся ў 9 раніцы, мы з дачкой мелі б большы запас часу, каб не трапілі ў гадзіну пік. Безумоўна, у кожнай сям'і свае абставіны. Кожны можа расказаць уласную гісторыю пра тое, як ён адпраўляе дзіцяці ў школу. І зручны для бацькоў час не будзе супадаць, бо адны жыцьцё блізка ад школы, а іншыя далёка, нехта прыводзіць дзіцяці, а нехта адпраўляе саміх, у когось адно дзіця, а ў некага два-тры...

у бальніцу, Ганне нічога не заставаўся, як з дапамогай мабільнага тэлефона будзіць дзіця і кантраляваць яго свечасвоіх і біснэсчы выхад з дому і прыход у школу. Такім чынам, становіцца відэаочку, што зручнасць для бацькоў тут — далёка не на першым месцы. Тады, па ідэі, на першым месцы павінна быць зручнасць для дзіцяці.

— Кожная дадатковая гадзіна сну адбываецца на дзіцяці, — не сумняваюцца настаўніца гісторыі Дакудаўскай сярэдняй школы Лідскага раёна Святлана Агарка. — Чым раней устае дзіця, тым больш складана яму вучыцца ў школе.

Заняткі ў Дакудаўскай школе, як і ў многіх падобных ёй вясковых, пачынаюцца ў 9 гадзін раніцы. Гэта звязана з тым, што частку дзіцяці падвозіць аўтобус з хутараў. Але якраз гэтыя дзеці ўзіроўна устаюць у 6 раніцы і спяць не больш за сем-шэсць гадзін. Бо ім трэба паўтара кіламетра прайсці пешшу да аўтобуса, потым пад'ехаць. Такім чынам у дарозе яны — паўтары гадзіны, хоць жыцьцё за 15 кіламетраў ад школы. Многія яны і 3—5-гадовых сяст-

рычак і брацкаў заводзяць у садок.

— Яны позна кладуцца спаць: у адзінаццаць вечара альбо апоўначы, — тлумачыць настаўніца. — Справа не толькі ў кантролі з боку бацькоў. Нашы хутарскія дзеці дамоў вяртаюцца толькі ў 18 гадзін. Лічыце: у 19 гадзін яны пачынаюць, у 20 — селі за ўрок, а ім жа яшчэ трэба адлічыць, пабегаць, на веласіпеды пакаціцца, дапамагчы па гаспадары.

Сын Святланы ўжо скончыў школу, а дачка Ксенія вучыцца ў васьмым класе. Святлана кладзе яе спаць а палове дзевяці вечара, яна ў загаднім парадку забараняе дачку рабіць урокі пасля 21 гадзіны. Дзякуючы гэтым Ксенія — адна з тых нямногіх дзіцяці ў школе, якіх выспяваюць, але хатняе заданне яна паспявае зрабіць не заўсёды. Хоць садзіцца за яго адразу, як прыходзіць са школы. І на вуліцу ў яе зусім не застаецца часу. Што ўжо, паводле меркавання маці, адностраўваецца на яе здароўе.

кандыдат медыцынскіх навук Наталія ФАРЫНО.

— Не заўсёды правільна пераключаць яго адказнасць на школу, — заўважае Наталія Фёдаруна. — Бацькі часам забываюць, што большасць хранічных захворванняў абумоўлены спадчынасцю. Што то, высціпа дзіця альбо не, залежыць ад дынамічнага стратэгіі, які выпрацаваны ў сям'і. Іншымі словамі — ад прывычнага рэжыму дня. Нашы даследаванні выявілі, што неспыненнасць бацькоў у пэўнах гігіены дзіцяці настолькі распаўсюджаная, што часта мяжуе з занаддным дзіцяці.

Здароўе лобяга чалавека, і школьніка ў тым ліку, залежыць ад комплексу сацыяльных фактараў і гігіенічных нормаў, культуры паходнаў, маралі, духоўнасці, стану навакольнага асяроддзя і многіх іншых кампанентаў. Прафесар Георгій Шанько, напрыклад, заўважаў, што большасць дзіцяці з нервовымі хваробамі прыходзіць да яго з няпоўных сем'яў.

Любы ўрач пацвердзіць і тое, што ў хворай маці наўрад ці нарадзіцца здаровае дзіця. Што ў сям'і, дзе кураць бацькі, малая частка пакутуюць ад інфекцый і алергіі. З іншага боку, некаторыя рэчы гунаць настолькі часта, што мы пераставім іх успрымаць. Альбо развядзенымі рукамі ў бясцілі. Тым не менш многае ўсё ж такі залежыць ад нас. Ад нашых гатунацкіх нешта мяняць у сваім жыцці, каб захаваць здароўе і шчасце дзіцяці. Ад таго, намоўні нам уадса аб'яднаць спробы разгэтуць дзіцяці неэфектыўныя. Напрыклад, сёлета ў школе адмянілі кантрольныя па гісторыі і геаграфіі. Гэта добра, але гэтага недастаткова.

Але абінаваюць толькі школу ў тым, што здароўе большасці нашых дзіцяці не ўдаецца захаваць да выпускнаго класа, напрыклад, першым крокам насустрач адзін да аднаго ў неабязкавай для ўсіх справе. **Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.**

Абзац

Пры правядзенні планавага тэхнічнага абслугоўвання штатнага бульдозера 17 сакавіка загінуў радавы тэрміновай службы адной з часцей транспартных войскаў Узброеных Сілаў Беларусі. Як адзначаюць у Мінбароны, прычына смерці войскаў звязана з тым, што ён парушыў меры бяспекі пры рабоце на тэхнічным сродку. Па дадзеным факце камісіяй Міністэрства абароны і Беларускай ваеннай пракуратару праводзіцца расследаванне.

У Брэсце ў выніку дарожна-транспартнага здарэння пацярпелі фельчар і санітарка станцыі хуткай медыцынскай дапамогі. Аварыя адбылася на скрыжаванні вуліцы Маскоўскай і праспекта Рэспублікі. Сутыкнуліся «Газель» станцыі хуткай медыцынскай дапамогі і «Мазда-626», якой кіраваў жыхар горада, 1972 года нараджэння, намеснік дырэктара аднаго з прыватных унітарных прадпрыемстваў. У выніку ўдару машына хуткай дапамогі перавярнулася на бок. Жанчыны, якія знаходзіліся ў аўтамабілі — фельчар і санітарка (абедзве 1970 года нараджэння) — атрымалі цяжкія пашкоджанні і былі дастаўленыя ў аэблусную бальніцу.

Будаўнічы кран разам з аператарам, які знаходзіўся ў кабіне, учора раніцай упал у мінскім мікрараёне Маскоўскага будаўніцтва жылога 9-павярховага дома. Жанчына-аператар была дастаўлена ў Мінскую гарадскую бальніцу хуткай медыцынскай дапамогі, прааперыравана і зараз знаходзіцца ў рэанімацыйным аддзяленні. Як паведамілі ў МНС, папярэдняя прычына падзення крана лічыцца неадпаведнасцю кранавага шляху тэхнічным патрабаванням эксплуатацыі.

Годам літаратуры і чытання абвешчаны 2008 год у Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Аб гэтым паведаміў учора на брыфінгу першы намеснік старшын Выканаўчага камітэта — выканаўчага сакратара СНД Уладзімір Гаркун.

Адзін з самых вядомых пісьменнікаў сучаснай Бельгі Хуга Клаўс, які неаднаразова вылучаўся на Нобелеўскую прэмію, добраахвотна сыхоў за жыцця на 79-м годзе, хоць у яго была толькі першая стадыя хваробы Альцгеймера. Гэта першы выпадок, калі такі вядомы чалавек скарыстаўся правам на эўтаназію, заканадаўча ўведзеным у Бельгіі з 2002 года. Бельгія разам з Нідэрландамі і Люксембургам пакуль застаецца адной з трох краін Еўрасаюза, дзе легалізаваная эўтаназія.

У Саудаўскай Аравіі адкрыліся першыя гатэль, прызначаны для жанчын. У гатэлі 25 нумароў, рэстаран, спартзала і зала для канферэнцый. Гасцініца плануе прымаць бізнэс-вумэн, а таксама падарожніц. Улады Саудаўскай Аравіі заявілі аб неабходнасці адкрыцця падобных гатэляў па ўсёй краіне, бо ў адпаведнасці з дзеючымі ў ёй законамі жанчыны не могуць знаходзіцца ў адным памяшканні з мужчынамі, калі тыя не з'яўляюцца іх сваякамі.

Пажалыя японцы, якія добраахвотна адмовіліся ад кіравання аўтамабілем і аддалі свае вадзіцельскія пасведчаны дзяржаве, паводле новай праграмы, атрымаюць значныя сацыяльныя перавагі. Такое рашэнне вынес японскі ўрад з мэтай знізіць колькасць дарожна-транспартных здарэнняў, вінаватымі ў якіх вельмі часта становяцца пажалыя кіроўцы. Пенсінерам, якія пагадзіліся адмовіцца ад сваіх вадзіцельскіх пасведчанняў, будзе прапанавана 30 розных льгот. У іх ліку — абслугоўванне са сідкаў у некаторых банках, крамах, гатэлях і іншых месцах.

Іудзеі Беларусі і ўсяго свету сёння адзначаюць самае вясёлае свята іудаізму — Пурым, устанавлена ў памяць аб перамозе яўрэяў над сваімі ворагамі.

Поўны абзац

Найстарэйшая брытанская страхавая кампанія застрахавала нос французскага самелья і вінароба Іллі Горта на суму 5 млн еўра, паведамляюць інфармагенцтва. Поўная сума страху будзе выплачана ў тым выпадку, калі нос знікамагата дэгустатара страціць нюх. Ілья Горт, галанцзек па нацямагата насяці, з'яўляецца ўладальнікам вінаробнай кампаніі ў Бардо. Які сьцьдзяеца самелья, яго нос здольны адрыць мільёны пахаў, што з'яўляецца гарантыяй цудоўнай якасці яго віна.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»
НАСТОЯЩИМ ИЗВЕЩАЕМ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТЕХНОБАНК» В ОЧНОЙ ФОРМЕ.
Дата проведения: 28 марта 2008 года.
Место проведения (адрес): г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, 11-й этаж, комната 1101.
Регистрация участников Общества для участия в собрании: с 10.00 до 11.00 по месту проведения собрания.
Время проведения заседания: с 11.00 до 13.00.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Проспекта Эмиссии акций пятого выпуска ОАО «Технобанк».
2. Об утверждении Краткой информации об открытой подписке в акции пятого выпуска ОАО «Технобанк».
3. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
Для регистрации с собой необходимо иметь: паспорт (для физических лиц), удостоверение руководителя и печать (для юридических лиц) либо иной документ, подтверждающий полномочия.
Для получения дополнительной информации обращаться в ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44, телефон (017) 237 43 80.
Лицензия № РБ на осуществление банковской деятельности № 11 от 27.10.2006 г. УНП 100706562

ОАО «Минский приборостроительный завод»
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже недвижимости, расположенной в г. Минске по пр-ту Независимости, 58: Комплекса зданий корпусов № 19, № 19а, № 40, общей площадью 7 045,3 кв. м.
Начальная цена продажи 21 167 000 000 рублей РБ с НДС. Задаток в размере 2 % от начальной цены объекта перечисляется на расчетный счет ОАО «Минский приборостроительный завод» № 3012000620011 в филиале ОАО «БПС-Банк» г. Минск, код 334, УНП 100363840.
Порядок проведения торгов оговорен в условиях проведения аукциона.
Аукцион состоится 8 апреля 2008 года в 11 часов по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 58. Заявления и необходимые документы принимаются до 17 часов 7 апреля 2008 г. по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 58, код 603.
Справки по телефону: 293 94 40, факс: 331 41 92.
УНП 100363840.

Годовой отчет эмитента ценных бумаг Открытое акционерное общество «Брестский электромеханический завод» г. Брест, улица Московская, 202, телефон факс 42-73-89 Полное ф.и.о. руководителя: Разумец Сергей Леонидович Полное ф.и.о. гл. бухгалтера: Баган Нина Андреевна

АКТИВ	Единица измерения: млн. руб.		
	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	42299	43212
Нематериальные активы	120	5	226
Доходные вложения в материальные ценности	130	1737	2223
Вложения во внеоборотные активы	140	269	310
В том числе: незавершенное строительство	141	140	157
Прочие внеоборотные активы	150	—	—
ИТОГО по разделу I	190	44310	45971
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты	210	4257	7312
В том числе:	—	—	—
Сырье, материалы и другие активы	211	2024	1957
Животные на выращивании и откорме	212	—	—
Незавершенное производство и полуфабрикаты	213	707	1542
Расходы на реализацию	214	—	32
Готовая продукция и товары для реализации	215	798	2729
Товары отгруженные	216	625	917
Выполненные этапы по незавершенным работам	217	—	—
Расходы будущих периодов	218	103	135
Прочие запасы и затраты	219	—	—
Набор по приобретенным активам	220	111	167
Финансовая задолженность	230	560	266
В том числе:	—	—	—
Покупателей и заказчиков	231	99	44
Поставщиков и подрядчиков	232	218	130
Разных дебиторов	233	168	55
Прочая дебиторская задолженность			

рамонтнікі яшчэ з'являцца?..»

У Таісі Аляксандраўны Бурдзейка з вёскі Баравое Дзяржынскага раёна ў пазамінулы панядзелак (10 сакавіка) ў двары прарвала водарправод. Паводле слоў жанчыны, старшыня аднайменнага СВК паабяцаў выдзеліць патрэбныя спецыялістаў для ліквідацыі прарыву (не вытрымала злучэнне паміж пластыкавымі і металічнымі трубамі). У чацвер (13 сакавіка) Таісія Аляксандраўна з мужам (абодва — пенсіянеры) выкапалі ў двары катлаван, каб можна было дабрацца да труб. Майстры так і не з'явіліся...

У рэдакцыю жанчына патэлефанавала ў гэты панядзелак (17 сакавіка), перад гэтым упершыню патэлефанавала ў і райвыканкам. — Праблема ў тым, што мы не можам цалкам перакрыць водаправод — ад яго сілкуюцца яшчэ чатыры дамы і дзіцячы садок. Таму калі іншыя карыстальнікі падключылі яго, пачынаецца цэпа. А ў нас глыбокі склеп, там усё нарыхтоўка, — гаварыла тады Таісія Аляксандраўна. — Старшыня СВК ужо кажа, маўляў, самі рамонтніцы трыбы, хоць у райвыканкаме абяцалі разабрацца.

У панядзелак жа мы звязаліся з галоўным спецыялістам па кадрах, рабоце з фермерскімі гаспадаркамі і будаўніцтве Дзяржынскага райвыканкама Сяргея Грыневіча. Ён ужо ведаў пра скаргу жыхаркі вёскі Баравое. Абяцаў разабрацца, а пра больш канкрэтныя меры — паведзіць пазнай. Аднак ні ў другой палове таго ж 17 сакавіка, ні на працягу 18 сакавіка і раніцы 19-га мы нічога па сутнасці так і не пачулі. У сераду перад абедам Сяргей Адамавіч, праўда, патэлефанавалі нам і сказаў, што сёння пачнецца ліквідацыя аварыі ў заўніццы. Тым больш што пасля абеда ў райвыканкаме мелася адбыцца нарада з удзелам кіраўнікоў СВК, у тым ліку і СВК «Баравое-2003», маўляў, абмяркуем гэту праблему яшчэ раз. У 15.20 у прыватнай саказі, што аб праблеме ведаюць, рамонтнікі ўжо працуюць, дарэчы, «пра гэта будзе гаворка сёння і са старшынёй сельскага Савета».

У 15.20 учора мы патэлефанавалі самай Таісі Аляксандраўне. Паводле яе слоў, ніхто з рамонтнікаў пакуль так і не з'явіўся. Хоць старшыня СВК раніцай пра тое вёў размову. Жанчына схадзіла ў дзіцячы садок, каб там набраці вады, бо водарправод на пэўны час планавалася перакрыць. А што з катлаванам у двары? «Калі адкрываюць ваду — напаяўняецца. У склепе ў гэты час таксама бяжыць вада, аднак сітуацыя не крытычная, мы думалі, што будзе горш. Магчыма, рамонтнікі яшчэ з'являцца да канца працоўнага дня...».

Сяргей РАСОЛЬКА.



Цэнтр ганчарства ў вёсцы Гарадыня Столінскага раёна створаны для развіцця традыцыйнага промыслу, якому налічваецца тут некалькі стагоддзяў. Старыя майстры з родавых дынастый з ахвотай вучаць дзяцей ганчарнай справе. У сярэдзіне лясня на базе цэнтра адбудзецца міжнародны пленэр майстроў-ганчароў. На здымку: за працай настаўнік Арсен Васільевіч ШЭЛЕСТ і столінскі школьнік Дзмітрый ПЯШКО.

УПЕРШЫНЮ «ТЭЛЕВЯРШЫНЮ» ЎРУЧАЦЬ ГЛЕДАЧЫ

24 сакавіка ў Мінску адбудзецца ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў чацвёртага Нацыянальнага тэлевізійнага конкурсу «Тэлевяршыня». Літаральна праз некалькі гадзін, у так званым «хакейным» варыянце, гэту цырымонію пакажа канал АНТ, які сёлета ў парадку чаргі выступае арганізатарам і абяспечвае трансляцыю. А пакуль да раздачы беларускага аналага «Тэфі» засталася некалькі дзён, папярэднія вынікі работы прафесійнага журы і падыходу саміх канкурсантаў падводзілі ў Доме прэсы арганізатары — прадстаўнікі Міністэрства інфармацыі, Нацыянальнага дзяржаўнага тэле радыёкампаніі, АНТ, СТБ, Акадэміі мастацтваў.

Які ў папярэднія гадзі, асноўныя прынцыпы конкурсу застаўся нязменным: прамі будучы ўручацца ў групе «тэлевізійныя праекты» (12 намінацый) і тэлевізійныя персаналі» (8 намінацый). А вось колькасць заявак аб'явае складала толькі 191, з іх 106 работ даслалі рэгіянальныя тэлеканалы. Для параўнання: на самую першую «Тэлевяршыню» прэтэндавалі 200 работ, у 2006 годзе — 245, летась — 250. Але гэтыя лібы, на думку намесніка міністра інфармацыі Аляксандра Слабадчука, хоць і гавораць, ды ўсё ж не абсалютныя: «Спачатку журы насцярожылася з-за гэтага спаду, палічыўшы, што падае прэстыж мэрпрагмаў, але пры больш пільным разглядзе заявак мы зразумелі, што якасць прадстаўленых работ значна вышэйшая ў параўнанні з мінулымі гадамі».

Са станючых момантаў сёлета гэтага конкурсу члены адборнай камісіі адзначылі высокую актыўнасць рэгіянальных тэлеканалі — прадстаўленыя работы ўсіх абласных тэле радыёаб'яднанняў, таксама даслалі заяўкі Ліда, Лель, Мазыр, Смагрон, Жлобін і г.д. Павялілі развіццё ранішніх тэлепраграм, якія сталі больш дынамічнымі, насычанымі і лёгкімі для ўспрымання. Разам з тым прафесіяналы заўважылі і пэўныя хібы: малую колькасць саміх канкурсантскіх намінацый, жанравую нявызначанасць дасланых работ, няхватку аналітычных і культурна-асветніцкіх праектаў, вылучанне на прамую некалькі гадзю запар адной і

той жа праграмы... Гэта значыць, і ўдзельнікам, і арганізатарам ёсць над чым працаваць. Напрыклад, вырасць нарэшце пытанне з узнагародамі «Тэлевяршыня». Хоць сёлета многія прадпрыемствы і банкі былі не супраць выступіць спонсарамі цырымоніі, але на жаль, спрацаваў бюракратычны механізм: у палатанні конкурсу няма ні слова пра грашовыя ўзнагароды, таму пераможцам дзвядцятэці задаволіцца толькі прызовай статуэткай і дыпломам за 1-е, 2-е, 3-е месцы. Зрэшты, на працягу года «правільны гульні» заснавальнікі збіраюцца перагледзець — магчыма, стварыць Акадэмію тэлебачання ці дырэктару конкурсу, якая будзе пастанова дзейнічаць і займацца ў тым ліку фінансавымі пытаннямі.

Увогуле, на думку Аляксандра Слабадчука, з дзяржаўных пазіцый «Тэлевяршыня» будзе па-сапраўднаму ўзятая тады, калі гран-пры «Лепшы праект года» возьме рэгіянальны прадукт. Значыць, асноўная мэта конкурсу — садзейнічаць развіццю тэлебачання і павышэнню яго якасці і прафесійнаму узроўню — будзе дасягнутая.

— Ці разглядаўся сёлета хоць адзін рэгіянальны праект у якасці прэтэндэнта на гран-пры? — задалі мы пытанне намесніку міністра інфармацыі.

— Вядома ж. Патэнцыял рэгіянальных тэлевізійнікаў вельмі высокі. Магчыма, што хаваць, ім бракуе тэхнічных магчымасцяў, але ўжо цяпер яны годна канкуруюць з вядучымі, рэспубліканскімі тэлеканаламі.

Усіх прэтэндэнтаў на сёлетаю «Тэлевяршыню», хто праішоў адбор журы — 75. Намінацыі, нагадаем, 20. Дадаткова будучы ўручаныя ўзнагароды ў дзвюх спецыяльных намінацыях: «За вернасць тэме» і «Прыз глядацкіх сімпатый» (лепшы вядучы шоу, якая вызначаюць самі тэлегледачы). Што да самой цырымоніі «Тэлевяршыня-2008», то, паводле слоў першага намесніка старшын праўлення ЗАТ «АНТ» Ягора Хрусталёва, яна стане самай кароткай з усіх: «Мы пастараемся зрабіць усё максімальна дынамічна, цікава і да апошняга захаваць інтрыгу, атмасферу таямнічасці».

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

«МТС — аграгарадкам»

Дубровеншчына — радзіма фестывалю

Дубровенскі раён знаходзіцца на паўднёвым усходзе Віцебскай вобласці. Край мяжуе і са Смаленскай вобласцю Расійскай Федэрацыі. Па тэрыторыі раёна праходзяць чыгунка і аўтамагістраль Масква — Брэст. Расіян тут можна сустрэць часта. Некаторыя з расійскіх грамадзян нават прыязджаюць у рэгіён на работу. І, вядома ж, калі яны з'яўляюцца абанентамі МТС, дык ацяняць карысць ільготнага роўнінгу і тарыфы на званкі з адной краіны ў другую. Як і тыя, хто едзе з Беларусі ў Расію.

Па традыцы падчас камандзіроўкі ў Дубровеншчыну пацікавіўся, чым славуць гэты куток. Аказваецца, у сярэдзіне XVII-га стагоддзя мясцовы майстар разьбы па дрэве ўпрыгожваў знакамітыя маскоўскаму Гранавітую палату і палац у Каломне. Другі ўраджэнец краю — капітан першага рангу Аляксандр Казарскі ўвайшоў у ваенную гісторыю як арганізатар фантастычнай пладчай перамогі: брыг пад яго камандаваннем падчас руска-турэцкай вайны перамог ворага, сілы якога былі большымі ў дзесяць разоў! Адзін з дзекабрыстаў Пётр Фаленберг — таксама тутэйшы...

Сённяшняю гісторыю краю ствараюць працавітыя работнікі і ініцыятывыя кіраўнікі, энтузіясты, якіх тут нямала. Напрыклад, далёка за межы раёна вядомы аўтэнтычныя калектывы Ляднянскага сельскага Дома культуры. З 1993 г. праводзіцца рэгіянальны фестываль песні і музыкі славян Падняпроўя (Расіі, Беларусі, Украіны) «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне», што атрымаў статус рэспубліканскага. А шэсць гадоў таму гэты цудоўны фест уключыў у план асноўных мерапрыемстваў рабочай групы пры Савеце па культурным супрацоўніцтве дзяржаў — удзельніц НСД па пытаннях народнай мастацкай творчасці.

Што датычыцца аграгарадкоў, то ў Дубровенскім раёне да 2010 года запланаваана афіцыйна адкрыць 20 такіх камфартабельных пасёлкаў. Будзем рады расказаць пра гэтыя прыемныя навіны ў нашай пастаяннай рубрыцы «МТС — аграгарадкам».

Жыхары суседніх аграгарадкоў у Станіславе, Ярамеішчыне і Сватосыцах ужо жыліць у сучасных умовах. На добраўпарадкаванне пасёлкаў з бюджэту ўкладзена 7,8 мільярда беларускіх рублёў. Безумоўна, яшчэ не усё магчымае зроблена, але жыццё ўзбунена рухаецца наперад.



У ліку іншых з'явіцца аграгарадок і ў вёсцы Чырына. Як расказалі ў аддзеле ідэалогіі райвыканкама, мясцовы сельскагаспадарчы кааператыв «Усход — Чырына» уваходзіць у лік самых перадавых у нашай краіне.

У раёне пражывае каля 19,8 тысячы чалавек, і прыкладна палова з іх — у вёсках. Усяго тут больш за 140 сельскіх населеных пунктаў. Вясковым жыхарам неабходна стварыць усё ўмовы для таго, каб нават у самых невялічкіх населеных пунктах былі ўсе атрыбуты цывілізацыі.

МТС таксама бярэ ўдзел у гэтай ідэалогіі справе. Усё болей мясцовы жыхароў папаяўняюць дружную і самую вялікую ў краіне сям'ю мабільных абанентаў.

Даступныя па кошце разнастайныя паслугі МТС прывабліваюць сваёй якасцю. Кожны другі жыхар Віцебшчыны — абанент МТС. Індывідуальны падыход да кожнага кліента — стэль работы МТС. Для зручнасці патэнцыйных карыстальнікаў паслуг МТС падключэнне да сеткі мабільнай сувязі ажыццяўляецца ў будынках пошты. Таму, каб пасябраваць з МТС, вяскоўцам ехаць далёка не трэба. І практыка паказвае, што ўжо літаральна праз некалькі дзён пасля «мабільнасці» абаненты проста не ўяўляюць сябе без магчымасці карыстацца «мабільнікам». А МТС плануе зрабіць усё магчымае для таго, каб з 3 млн 900 тыс. абанентаў у Беларусі маглі быць мабільнымі паўсюль.

Вядучы рубрыкі Аляксандр ПУКШАНСКІ. Дубровенскі раён.

На здымку: вулчка ў райцэнтры Дуброўна.

Пытальнік

«Дарогай зоймемся, калі падсохне»

З кожным годам даеацца дзеткам да нас усё цяжэй і цяжэй, а мы не маладзеем. Хочацца часцей бачыць унікаў і праўнукаў, ды і рукі маладыя патрэбны ў гаспадарцы. Улетку яшчэ так-сяк, а вась вясной і вясенню бяда. Дапамажыце, каб хоць бы трошкі адрамантавалі дарогу.

Жыхары вёсак Рудзевічына і Падзержыцы Дзяржынскага раёна. Паводле слоў намесніка старшын Дзяржынскага райвыканкама па будаўніцтве Аляксандра Місючэнка, у раёне агульная працягласць дарог складае тысячы кіламетраў, з якіх 800 кіламетраў — без асфальтавага пакрыцця.

— Праводзіць падсыпку або грэйдыванне такіх дарог — значыць, часам узводзіць бруд на іх у «квадрат», — сказаў Аляксандр Міхайлавіч. — Хоць у нас ёсць план мэрпрагмаўства і за дарогамі сочаць. Пакуль масавыя работы ў гэтым накірунку праводзіць яшчэ нельга, трэба пачынаць, калі ўсё падсохне.

Дырэктар ДРБУ-210 Андрэй Шабарэў удакладніў, што планавая работа, дзе ўжо з'явілася магчымасць, вядзецца, але ўвогуле яе стрымліваюць умовы надвор'я.

— Калі падсохне, дарога паміж вёскамі будзе адгрэйдывана і адпрафілявана, — удакладніў Андрэй Паўлавіч. — Больш, на жаль, нічога зрабіць нельга. Вы пытаецеся пра асфальт? І самі ведаеце, колькі гэта каштуе? Калі мне не здраджавае памяць, за апошнія сем гадоў у раёне быў пакладзены асфальт на адным кіламетры — дрэзнай дароге, якая злучае раёны.

Ад рэдакцыі. Аднак на гэтае пытанне быў дадзены рэдакцыйны адказ, паколькі ліст фактычна з'яўляецца ананімым: няма хатняга адрасу, прозвішча і подпісу таго, хто яго пісаў (няхай сабе і ад імя многіх іншых аднавяскоўцаў). Аляксандр Місючэнка адказаў, саступаючы толькі нашым просьбам. У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб зваротах грамадзян», і рэдакцыя, і іншыя дзяржаўныя арганізацыі ў ўстаноўвае маюць права ананімна лісты не разглядаць.

Не хавайце валюту ў зямлі. «Сапсуецца»

Дзе ў сталіцы можна памяняць старыя купюры беларускіх грошай, а таксама замежнай валюты?

Н.П. Саўко, г. Мінск.

Як паведаміў нам начальнік упраўлення інфармацыі Нацыянальнага банка Анатолю Драздоў, калі гаварыць пра беларускія грошы, дык іх павінны — без спяганання камісіі — узяць у любым банку. Праўда, тут ёсць нюансы: купюра павінна захаваць не менш як 55 працэнтаў сваёй плошчы (палавінку не прымуць), купюра павінна чыстацца. Калі ж яна цалкам страціла свае прыкметы, то можа быць накіравана на экспертызу, зноў жа — бясплатна для грамадзяніна. Як запэўніў Анатолю Драздоў, памяняць старыя купюры можна любога наміналу, хоць бы сабе і 10 рублёў. Калі ж гаварыць пра замежныя валюты (для большасці з нас гэта «традыцыйныя» долары, еўра і расійскія рублі), тут сітуацыя некалькі іншая.

— Іх прымаюць у цэнтральных офісах шэрагу банкаў, напрыклад «Белнешэканамбанка», «Белінвестбанка», «Прыорбанка», але ў кожным асобным выпадку могуць быць свае патрабаванні. Нездзе старыя купюры могуць прыняць без усялякіх пытанняў, дзесьці іх возьмуць на інкасацыю — накіруюць у замежны банк, адкуль у краіну паступала валюта — і ўтрымаюць камісію. Апошняя звычайна складае 5—10 працэнтаў ад наміналу купюры, у асобных выпадках — і 15 працэнтаў, — сказаў Анатолю Фёдаравіч.


Паводле яго далейшых слоў, «найлепшы» спосаб сапсаваць грошы, тую ж замежную валюту — гэта схаваць іх у слоік ці бляшанку і закапаць у зямлю. Праз нейкі час ціль зробіць сваю чорную справу. А менавіта такі спосаб захоўвання, на жаль, дагэтуль практыкуюць многія грамадзяне, асабліва пенсіянеры ў вёсцы. А потым паўстае пытанне абмену грошай...

Дарэчы, каб не марнаваць час, пра месцы, дзе можна ў Мінску памяняць замежную валюту, лепш заагуда дзевяццацца па нумары даведкі 167. Якія яшчэ старыя замежныя грошы, акрамя памятных долараў, еўра і расійскіх рублёў можна абмяняць у айчынных банках? Як дадаў напрыканцы Анатолю Драздоў, некаторыя банкі пачалі абмяняваць старыя купюры ўкраінскіх грыўняў, польскіх злотых і літоўскіх літаў.

Устаноўкі для адпуджвання варон прымяняюцца ў парках Мінска

У парках Мінска прымяняюцца ўстаноўкі для адпуджвання варон, расказалі ў Мінскім гарадскім камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. На працягу двух гадоў вучоныя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па заказе камітэта вывучалі гэту праблему і прапанавалі выкарыстоўваць спецыяльны прыбор амерыканскай вытворчасці для адпуджвання крылатых. Абсталёванне выдае ў акустычным дыяпазоне трывожныя крыкі птушак. «Але нашы вароны больш кемлівыя за сваіх заакеанскіх калег, ужо праз месяц яны перасталі рэагаваць на сігналы, — абуралася спецыялістка. — У выніку механізм даўляўся працаваць і зрабіць больш разнастайнымі віды гукавых сігналаў». У барацьбе з вароніным кланам у сталіцы выкарыстоўваліся і наскі. Аднак і тут птушкі праявілі свой інтэлект. Яны самыя разумныя ў сваёй супольнасці, вароны рэдка ў іх трапілі. Затое ахвярамі пастак становіліся іншыя, каштоўныя віды птушак. Таму ад гэтага метад у вырасці адмовіцца. Каб карыцца папуляцыя варон, неабходна пазбавіць іх «камушак», лічаць у Мінскім гарадскім камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. У прыватнасці, у Мінску будучы заменены старыя кантэйнеры для смецця на новыя з накрывкамі. Таксама змагацца з птушкамі неабходна і на завалках. Аднак эфектыўным з'яўляецца радыкальны метад, які шырока прымяняецца ў свеце, — знішчэнне. У сталіцы ж пакуль на гэты крок не адважваюцца.

Фота Віктара ТАЛОЧКІ, БЕЛТА.



Паводле некаторых ацэнак, папуляцыя варон у Мінску дасягае 50 тысяч птушак.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2008 года

Наименование банка: ЗАО «Минский Транзитный Банк», г. Минск

в миллионах белорусских рублей					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	П-т прим.	2007 г.	2006 г.
1	2	3	4	5	6
1 АКТИВЫ					
2	Денежные средства	1101	1	12 916,2	7 350,8
3	Средства в Национальном Банке РБ	1102	2	33 481,4	14 452,0
4	Ценные бумаги:	1103		47 124,6	23 614,7
	для торговли	11031	3	341,9	0,0
	удерживаемые до погашения	11032	3,1	3 000,8	0,0
	в наличии для продажи	11033	3,2	43 781,9	23 614,7
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	4	58 088,7	17 979,4
6	Кредиты клиентам	1106	5	167 297,8	103 837,3
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	6	0,0	0,0
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	7	5 801,7	4 533,4
9	Прочие активы	1109	8	3 408,8	2 645,2
10	ИТОГО активы	110		328 119,2	174 412,8
11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
12	Средства Национального Банка	1202	9	4,5	1,2
13	Кредиты и другие средства банков	1205	10	77 086,4	18 764,3
14	Средства клиентов	1206	11	152 020,6	112 179,3
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208		14,1	25,2
16	Прочие обязательства	1209	12	4 872,8	4 736,9
17	ВСЕГО обязательства	120		233 998,4	135 706,9
18 КАПИТАЛ					
19	Уставный фонд	1211	13	65 116,5	20 334,0
20	Эмиссионные разницы	1212		0,0	0,0
21	Резервный фонд	1213		5 083,5	5 083,5
22	Накопленная прибыль	1214	14	21 664,2	11 433,2
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	15	2 256,6	1 855,2
24	Всего капитал	121		94 120,8	38 705,9
25	ИТОГО обязательств и капитал	12		328 119,2	174 412,8
ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
27	Требования	1301	16	117 019,8	51 578,9
28	Обязательства	1302	17	77 925,7	36 156,1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2007 год

в миллионах белорусских рублей					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	П-т прим.	2007 г.	2006 г.
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		23 203,6	12 874,8
2	Процентные расходы	2012		11 566,8	6 274,2
3	Чистые процентные доходы	201	18	11 636,8	6 600,6
4	Комиссионные доходы	2021		13 916,5	11 250,4
5	Комиссионные расходы	2022		1 729,6	1 096,0
6	Чистые комиссионные доходы	202	19	12 186,9	10 154,4
7	Чистый доход от операций с иностранной валютой	203	20	9 231,8	5 985,2
8	Чистый доход от операций с ценными бумагами	204	21	-92,2	-159,8
9	Доход в форме дивидендов	205		—	—
10	Чистые отчисления в резервы	206	22	570,5	763,2
11	Прочие доходы	207	23	520,0	812,4
12	Операционные расходы	208	24	17 711,3	13 370,0
13	Прочие расходы	209	25	1 732,9	1 090,0
14	Налог на прибыль	210		3	



САКАВІКА 2008 г. ПЯТНІЦА № 12 (15516)

ВЯСНУ ўжо выбралі. Міс Вясну-2008

...Расплюшчыць раніцай у сараду вочы, гляну на двор, а там — снег ляжыць! «Во, — думая спрасоння, — канец сакавіка, масленіцу даўно спалілі, а на двары, як у тым вершы «Зіма!.. Крестыянін, торжествуе, на дрывянах абнаўляе путь...» Пагартаў свой штодзённік: бацюхны, сёння ж у Студгарадку Беларускага ўніверсітэта выбіраць Міс Вясну-2008!

Гэты конкурс Студэнтскага гарадка БДУ арганізуюць ужо дзесяты раз. Спачатку ён быў прысвечаны Міжнароднаму жаночаму дню, але паступова акцэнт змяніўся — і конкурс стаў проста ў гонар вясны. У гэты раз на званне «Міс Вясна-2008» прэтэндавалі восем дзяўчат, па адной з кожнага інтэрната БДУ.

Пакуль глядзчыні прабіраліся праз зусім не веснавое надвор'е да актавай залы ліцэя БДУ, канкурсанткі хваліліся за кулісамі. І я іх разумею: да гэтага дня яны рыхталіся грунтоўна — цэлы месяц вучыліся правільна хадзіць па подыуме, здымаліся ў сваіх прэзентацыйных відэароліках, майстравалі з падручных матэрыялаў сукенкі на конкурс «Арыгінальны строй»... Але моцна перажываць за сваіх кандыдатак на званне Міс не трэба, бо трымаць сябе ў руках ім дапамагаў арт-трэнінг, які праводзілі супрацоўнікі псіхалагічнай службы БДУ напярэдадні. Дый намінацыяй столькі ж, колькі і ўдзельніцаў — восем. Так што без звання Міс ніхто са сцэны не сыдзе.

Але вернемся ў залу. Тыя, хто спазніўся, адшукваюць свае месцы, служба беспякні на ўваходзе трымае наісок «безбілетнікаў», журы перагаворваецца, балельшчыкі разгортваюць плакаты, а загадчыцы інтэрнатаў спрабуюць загадзя пралічыць імавернасць перамогі сваёй падпаечнай прыгажуні...

Сам конкурс складаецца з чатырох частак: дэфіле, візітнай карткі, творчага вобраза і арыгінальнага строю. Калі з дэфіле ўсё зразумела, бо маладыя спадарыняў у вярчальных сукенках трэба бачыць на ўласныя вочы, а не чытаць пра іх, то пра астатнія конкурсы некалькі слоў скажаць варта. Напрыклад, візітка. Чаго толькі дзяўчаты пра сябе ні параскавалі! Во, Настасся Фомчанка прыналася, што любіць мяляваць на сценгах (цікава, як да гэтага ставіцца загадчыца інтэрната, дзе жыве Настасся?). А Маргарыта Быкава пахвалілася, што ўмее вадзіць грузавікі, абыдзюціцца са стрэльбай і жанглаваць нажамі...

Калі казаць пра конкурс «Творчы вобраз», дзе дзяўчаты трэба было прэзентаваць сябе, самі разумеюць з якога боку, то скравае ўражанне пакінула ўсё тая ж Маргарыта. Аказалася, што апрача навічкі па кіраванні грузавікамі яна яшчэ можа пера і граць на гітары ў фрык-кабарэ-бэнд: разам з таварышамі яны адыгралі некалькі

песень ды напрыканцы... запрасілі ўсіх на свае канцэрты ў падземных пераходах сталіцы.

І, нарэшце, хлопцы ва ўсе вочы глядзелі на прыгажунь-канкурсантак, якія ў арыгінальных строях з іншых, кампакт-дыскаў, кветак і папярэнь розных шукенцаў дэфілявалі па зале. Тут магу выказаць вялікі рэспект Ірыне Раманівай за яе вобраз аніэла з вялікімі белымі крыламі. Не ведаю, колькі падшак было «збіраць» пры стварэнні гэтага аніэла, але выглядаў аніэла-пра эфектна.

Ой, даў ты гэта я загарварыўся зусім! Трэба ўжо і пераможцу аб'явіць. Тытул «Міс Вясна-2008», кветкі, набор касметыкі, фен і падымка ў Кіеве атрымае, Вікторыя Мельнікава, студэнтка другога курса філалагічнага факультэта, прадстаўніца пятага студэнцкага інтэрната БДУ. Ну па гарачых слядах, пакуль адчуванне пераможцы яшчэ самае вострае і галаву Міс Вясню ўсяго толькі некалькі хвілінка ўпрыгожвае карона, «ЧЗ» задала Вікторыі некалькі пытанняў:

— Віка, што ты зараз адчуваеш?

— Ой, мора эмоцый станоўчых чыстых і адкрытых сэрцамі! Я сёння вельмі-вельмі шчаслівая!



— Ці была гатовая да перамогі?

— Вядома ж, была, — усміхаецца Вікторыя. — Разлічвала толькі на гэта.

— Складана было рыхтавацца і ўдзельнічаць у конкурсе? — Я лічу, што калі чалавек цікавіцца якой-небудзь справай, калі мае гэта ў задавальненне, то ўсё і атрымліваецца на 100 працэнтаў. Больш складана было рыхтавацца, бо калі ты ўжо на сцэне і зала з глядачамі цябе сустракае вельмі



Фота Ірыны БЕЛІНСКАЯ



цёпла, то ты адчуваеш сябе камфортна. Тым больш што сёння ў зале прысутнічала вельмі шмат маіх сяброў і блізкіх людзей, і я кожнаму спрабавала падарыць часцінку сябе. Я пацікавіўся ў Вікторыі, ці ёсць у яе хаканы. Адаж быў лавіначны: «Ёсць». То значыць, лавіначку не толькі Вікторыя, якая «злавіла» 19 сакавіка свай зорны час, але і яе хлопца, бо не кожны прадстаўніц мужчынскай паловы чалавецтва можа пахваліцца, што яго хакае Міс Вясна!

А напрыканцы не магу не прывесці словы прадстаўніцы журы Давыдзкі, заслужанага артыста Беларусі, дэпутата Палаты прадстаўніцой Нацыянальнага Сходу перад уручэннем дыпламу: «Можа, у нас у краіне няма карысных выкапняў у такім аб'ёме, які трэба, але ў нас ёсць палюўныя энергетычныя рэсурсы — гэта прыгожыя нашы дзяўчаты. На гэтым «паліве» мы зможам усё, пра што марым». Во-во, Генадзь Браніслававіч, дзяўчаты ў нас такія, вы і кропку падрапіце! Павел БЕРАСНЕЎ.

У ЧЫМ СЛАБАСЦЬ МОЦНАГА ПОЛУ?

На гэта і іншыя пытанні карэспандэнта «Звязды» адказаў прадстаўнік аднаго з самых экстрэмальных відаў спорту, фрыстайліст Антон Кушнір

Гледзячы на сальта фрыстайлістаў у паветры, ніколі не скажаш, што вось так адчайна узытаць з трампліна і ўпаўнена «кіраваць» свайм цэлама могуць настолькі ўраўнаважаныя людзі, як мой суразмоўца Антон Кушнір. Яго манера паводзінаў і вядзення гутаркі зусім не падобная да Дзімы Дашчынскага ці Асоля Слівец, з якімі мне даводзілася размаўляць раней. «А мы ўсё ў жыцці розныя», — заўважвае на маю рэмарку Антон. Які ж ён, пераможца і прызёр эстапы Кубка свету ў жыцці, я і паспрабавала высветліць у час нашай сустрэчы ў адным са сталічных кафэ.

У гэтым сезоне Антон упершыню выйшаў з цёплага лідара мужчынскай каманды Дамітрыя Дашчынскага, прыцягнуўшы да сябе ўвагу спартыўных балельшчыкаў, таму спачатку было б лагічным пагаварыць аб яго спартыўным узлёце. Аднак наша размова нечакана адхілілася ад фрыстайла ў бок...тэніса.

— Вечарам я іду з сябрам на kort, — паведаміў Антон. — Праўда, гуляю я не вельмі добра, бо без пастаяннай практыкі добра гуляць паказваць не будзе. Наогул, калі б у мяне была магчымасць, я паспрабавалі бы сабе ў мностве відаў спорту, бо актыўнае, рухоме жыццё мне вельмі падабаецца.

Яшчэ б Антону не падабаўся спорт: сям'я ў яго спартыўная. Бацька і брат займаліся футболам, ён таксама спрабаваў гуляць, але выбраў фрыстайл. Паўна, Антон не камандны ігрок, больш любіць сам адказаць за свае вынікі, а яны ў гэтым сезоне былі вельмі высокімі.

— Антон, у гэтым сезоне ты стаў выступаць больш стабільна. Што ж змянілася?

— Адразу ўсё атрымліваецца не можа. З'явіўся вопыт, і мае вынікі пачалі паліпацца.

— У гутарцы з табой я, зразумела, не магу пакінуць без увагі сітуацыю з траймай Дзімы Рака. Пасля гэтага інцыдэнту табе не захацелася пакінуць свой небяспечны від спорту?

— Кожны са спартсменаў, на чых вачах гэта ўсё адбылося з Дзімам, думаю, вельмі здзіўлены. Учора мы якарз білі ў Дзімы разам з Дзімам Дашчынскім і Аляксеем Цупер. Мне вельмі спадабалася, што ў ім ужо адчуваецца аптымізм. Мы гутарылі і аб фрыстайле. Наконт экстрэму, то ён мне падабаецца. Безумоўна, здаралася, што іншым разам я прыязьміўся не на ногі, а тварам у снег, крыху здзіраў скуру. Калі ж я стаў займацца фрыстайлам, то не думаю аб яго небяспечнасці. Мне тады было 8 гадоў.

— Які твой самы экстрэмальны ўчынак акрамя скачкі з трампліна ў фрыстайле?

— Аднойчы я сконюў салдацікам са скалы ў ваду.

— Хто твой самы лепшы сябра ў свеце фрыстайла?

— У нас наогул склалася вельмі добрая каманда. Мы ўсё сабраем, збіраемся разам пасля спаборніцтваў.

Падшыла афіцыйнтка, і Антон зрабіў заказ: «Прынясець сок, каву, ваду без газу і шотсы лёгкае пасеці. Амлет са шпінатам? Добра». Мясне, шчыра кажучы, здзіўліў такі выбар. «Гэта ж не так шмат вадкасці для раціны, — не зразумей майго здзіўлення Антон. — Прачнуўшыся, заўважыў карысна выліць сок. Каву я заказаў, каб лейць прачнуцца, а ваду добра ўжываць, каб выпіць каву. Што ж датычыцца лёгкага сніданка, то і ў час водпуску я працягваю сачыць за сваім харчаваннем, бо гэта — адна з найгаляўнейшых рэчэй у жыцці спартсмена, як сон».

Наша размова зноў адхілілася ад спартыўнай тэмы. «Учора я выпадкова пабываў на канцэрте «Банд'эрас», — расказвае Антон. — Сябры нават пахартавалі, што мне не халіла гэтага расійскага гурта ў Маскве, бо «Банд'эрас» выступаў якарз непадалёк ад месца, каб лейць прачнуцца, а ваду добра ўжываць, каб выпіць каву. Што ж датычыцца лёгкага сніданка, то і ў час водпуску я працягваю сачыць за сваім харчаваннем, бо гэта — адна з найгаляўнейшых рэчэй у жыцці спартсмена, як сон».

Наша размова зноў адхілілася ад спартыўнай тэмы. «Учора я выпадкова пабываў на канцэрте «Банд'эрас», — расказвае Антон. — Сябры нават пахартавалі, што мне не халіла гэтага расійскага гурта ў Маскве, бо «Банд'эрас» выступаў якарз непадалёк ад месца, каб лейць прачнуцца, а ваду добра ўжываць, каб выпіць каву. Што ж датычыцца лёгкага сніданка, то і ў час водпуску я працягваю сачыць за сваім харчаваннем, бо гэта — адна з найгаляўнейшых рэчэй у жыцці спартсмена, як сон».

— Ты спартсмен, вучышся ў спартыўнай ВНУ, гаджу, што для цябе больш звыклі і спартыўны стыл аздэнна... Не надкучвае?

— Раней я імкнуўся хадзіць у класічнай вопратцы. Часцей за ўсё апрашу кашулі і туфлі. Цяпер мяне ў іх амаль не пабачыш: хаджу ў асонуўным і кедах і спартыўных касцюках, джынсах, бо я аддаю перавагу зручнасці і камфорту.

Будучых юрыстаў правярылі на веданне беларускай мовы

Каманды Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта «Юрысты XXI стагоддзя» і «Just Cause» заваявалі адпаведна першае і другое месца на Рэспубліканскай студэнтскай юрыдычнай алімпіядзе. Бронзавым прызёрам стала каманда Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны.

Спаборніцтва правядзюцца ўжо ў чацвёрты раз і збіраюць знаўцаў права з усіх беларускіх ВНУ, дзе рыхтуюць адваедных спецыялістаў. У мінулым годзе алімпіяда атрымала статус рэспубліканскай і арганізуюцца цяпер пад эгідай Міністэрства адукацыі нашай краіны. Удзельнікам трэба было прайсці праз многа цікавых выпрабаванняў: распрацаваць праект прававога акта, правесці экспертызу нарматыўнага акта, прадэманстраваць свае здольнасці ў рабоце з электроннымі базами даных, а таксама ў пераводзе юрыдычнага тэкста з рускай мовы на беларускую.

Пераможцы алімпіяды вызначаліся як у камандным, так і ў індывідуальным заліках. У індывідуальнай барацьбе ў вочным туры сустрэліся 58 удзельнікаў, а ў каманднай — 12 студэнтскіх зборных. У фінале «індывідуалам» давялося правесці сябе ў выступленні ў судзе першай інстанцыі (грамадскі працэс), а камандам — бліснуць у судовых спрэчках (крымінальны працэс). У індывідуальным туры таксама лепшымі аказаліся студэнты БДУ, якія занялі тры першыя месцы.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Як паступіць у БДУІР?

З 25 па 28 сакавіка Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэц інфарматыкі і радыёэлектронікі прыводзіць да абітурыентаў Дні адчыненых дзвярэй. Агульнаўніверсітэцкі дзень прайдзе 25 сакавіка ў актавай зале другога корпусу па вуліцы П. Броўкі, 4 (пачатак у 13.30). У гэты ж дзень у 15 гадзін будучых абітурыентаў чакаюць на факультэце камп'ютарнага праектавання (першы корпус, вул. П. Броўкі, 6).

26 сакавіка маладых людзей запрасюць у госці інжынерна-эканамічны факультэт і факультэт камп'ютарных сістэм і сетак. 27 сакавіка — факультэт інфарматычных тэхналогій і кіравання і факультэт радыётэхнікі і электронікі. 28 сакавіка — факультэт тэлекамунікацый, ваенны факультэт (вул. П. Броўкі, 10) і інстытут інфарматычных тэхналогій (вул. Казлова, 28). А 5 красавіка пройдуць сустрэчы з абітурыентамі, якія плануецца паступаць на факультэт завочнага і дыстанцыйнага навучання.

Праграма Дзён адчыненых дзвярэй уключае сустрэчы з прадстаўнікамі рэктарата, доцэнтамі, загадчыкамі кафедраў, адказным сакратаром прыёмнай камісіі, знаёмства з будучай прафесіяй, умовамі паступлення і асаблівасцямі падрыхтоўкі да ўступных выпрабаванняў.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Бацькоўскі абавязак. Гэта што?

У 66 працэнтах сем'яў са сваімі праблемамі дзеці звяртаюцца да маці і толькі ў 4 працэнтах сем'яў — да бацькі. Такімі аказаліся вынікі сацыяльнага даследавання, што было праведзена спецыялістамі тэрытарыяльнага цэнтру сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Пухавіцкага раёна.

Між тым, паводле слоў дырэктара цэнтру Алены Дзікавіцкай, зрабіць выснову аб пэўным крызісе традыцыйных сямейных адносін дазваляюць і іншыя факты. Як высветлілася падчас апытання, 19 працэнтаў бацькоў паведамілі аб недахопе ўласных педагагічных ведаў, а 50 працэнтаў... не змоглі назваць вядомага бацькоўскага абавязку. Пры гэтым толькі 27 працэнтаў сем'яў назвалі такім абавязкам выхаванне дзяцей.

Праўда, адначасова роўна палова падлеткаў зазначыла, што яны жывуць у дружных і моцных сем'ях. Разам з тым 41 працэнт рэспандэнтаў-падлеткаў зноў-такі адказалі, што адчуваюць у сям'і пэўны дыскамфорт, а 26 працэнтаў — паведамілі аб нежаданым прыводзіць з бацькамі свой вольны час.

Прычым даследаванне засведчыла, што ў падлеткавым асяродку застаецца папулярнай схільнасць да шкодных звычак. Так, 45 працэнтаў падлеткаў паведамілі, што маюць сяброў, якія ўжываюць спіртныя напоі, сябры 12 працэнтаў удзельнікаў апытання вядуць хааўнае паловае жыццё, а 8 працэнтаў — паспрабавалі наркатыкі. Прычым, падкрэсліла Алена Дзікавіцкая, усё гэта сведчыць толькі аб адным — неабходнасці больш актыўнай арыентацыі моладзі на здаровы лад жыцця.

Сяргей ГРЫБ.

Муз-news

«Акадэмік» з барабанам

У складзе вядомага гурта Drum Exstasy — змяненні. Пасля сямі гадоў працы калектыву пакінуў барабаншчык Сцяпан Бітус.

«Спачатку мы думалі, што зможам спраўляцца і так, але потым зразумелі, што не супадаем па графіку», — пракаментаваў падзеі лідэр гурта Філіп Чмыр. Паводле яго слоў, Сцяпан пачаў задавальнаў усіх музыкантаў, але з-за асаблівых прычын, у першую чаргу ў сувязі з перезданам, усё ж вымушана быў пакінуць калектыв. Цяпер экс-удзельнік больш заняты сваім сольным праектам, а на вакантнае месца шукатца замена. Патрабаванні да кандыдатаў прад'яўляюцца наступныя: акадэмічна адукацыя, свабоднае валоданне інструментам, альтэрнатыўнае мысленне, гагоўнасць да насачанага гасцёральнага графіку, пажадана веданне англійскай мовы і наяўнасць вадзіцельскай прафесіі, а вось пачуццё гумару — увогуле абавязковае. Многія папярэдвалі музыкантаў, што такога чалавека знайсці нерэальна — але якарз Сцяпан, напрыклад, аб'явіўся на працягу твядня і задавоўліў гурт па ўсіх параметрах. Усё ж каманда — зладжаная і прафесійная, таму навічкі ў ёй адаптуюцца хутка.

Увогуле, «кадравыя перастаноўкі» для Drum Exstasy — справа звыклая. Праз гурт на працягу яго гісторыі прайшло каля 11 музыкантаў, сярод якіх як прафесіяналы, так і аматары — у тым ліку, напрыклад, Макс Назараў (цяпер дызайнер) і Валік Грышко (цяпер дырэктар MTV-Мінск).

100 ружаў у дзень нараджэння

Праўда, іх саліст гурта «NEO» Валдзім Касалапаў не атрымаў у падарунак ад прыхільніц, а наадварот, раздараў іх сам — абсалютна незнаёмым дзяўчатам у цэнтры Мінска.

Сам Валдзім тлумачыць задуму тым, што захацеўся не проста тэлефонных віншаванняў ад сяброў, а вострых адчуванняў і прыемных эмоцый. Таму ён набыў 100 пунсоных і белых ружаў і пайшоў уздоўж па вуліцы, працягваючы кветкі сімпатычным дзяўчатам. Незнаёмкі рэагавалі па-рознаму: хтосьці ўсміхаўся ў адказ, хтосьці паспешліва пераходзіў на другі бок дарогі, хтосьці адмаўляўся ад падарунка увогуле... Адна дзяўчына так натхнілася, што ў адказ дастала з сумачкі памуду і намалявала на ішчэп музыканта сэрца. За другую нечакана заступіўся кавалер — што ты, маўляў, да яе чаліпешся? — таму давялося прэзентаваць кветкі абодвум, і дзяўчыне, і хлопцу. «Столькі пазігтыўных флюідаў і энергіі ўва мне не канцэнтравалася ўжо даўно. Аказваецца, гэта так звычайна — ісці па вуліцы, усміхацца мінчанкам, жадаць ім удачы, дарыць кветкі і бачыць, як блішчача іхнія вочы! Каратей, дзень нараджэння ўдаўся», — пераклаў свае адчуванні пасля «акцыі» Касалапаў.

Вядучая рубрыкі Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Дапамога студэнтаў даўно — нарасхват...

Рэкордная колькасць студэнтскіх будоўляў разгорнецца будучым летам ў Беларусі. У зацверджаны беларускім урадам пералік аб'ектаў, відаў і аб'ёмаў работ, на якіх студэнтскія атрады будуюць задзейнічаны падчас летніх канікулаў, увайшлі 837 аб'ектаў. Для параўнання, у 2006 годзе студэнты працавалі на 584 аб'ектах, а ў 2007 годзе — на 637.

Паводле папярэдніх разлікаў, у сельскай мясцовасці будуюць арганізаваны 468 будоўляў, а ў гарадах — 369. У пераліку прапісаны аб'ёмы работ, якія плануецца выканаць на кожным аб'екце, канкрэтныя адрасы і тэрміны, якія могуць задавоўліць прымаючы бок. Студэнтам прапануюцца работы па добраўпарадкаванні тэрыторый, сельскагаспадарчых работ, работы па будаўніцтве і добраўпарадкаванні аграпрадукцыйнага і студэнцкага, якія атрымліваюць будаўнічыя і тэхнічныя спецыяльнасці. Усяго будучым летам плануецца працаўладкаваць больш як 24 тысячы прадстаўнікоў навучанскай моладзі.

Часовым працаўладкаваннем моладзі займаюцца таксама Беларускае рэспубліканскае саюз моладзі, Ліга добраахвотнай працы моладзі, Маладзёжная сацыяльная служба і некаторыя іншыя арганізацыі. Сталічная Маладзёжная сацыяльная служба, напрыклад, арганізаваўла бясплатныя курсы падрыхтоўкі па будаўнічых спецыяльнасцях для маладых людзей, якія хочучы прапрацаваць у вольны ад вучобы час. Гэта вельмі важна, таму што вопыт мінулых гадоў паказвае, што на аб'ектах, куды накіроўваюцца працаваць студэнтары, усё больш запатрабаванымі становяцца менавіта кваліфікаваныя рабочыя.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Твае правы

«ЛІШНІ» ДЗЕНЬ НА ВЫБАР МАЦІ АБО БАЦЬКІ

Адзін са шматдзятных бацькоў у сям'і можа разлічвацца на дадатковы выхадны ў тыдзень

Шматдзятная сям'я — з'ява ўжо зноў нярэдка. Прычым сёння гэта датычыцца як вёскі, так і буйных гарадоў. Зрэшты, адна з па-спраўяду даму «важкіх» прачынаў тут на паверхні — дадатковы гаранты гэтай катэгорыі грамадзян. Тым часам, што за перавагі дае шматдзятным бацькам наша працоўнае заканадаўства, якія існуюць для іх падатковыя льготы і льготы па жыллю? Адкажаш на гэтыя і іншыя «папулярныя» пытанні мы папрасілі намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення палітыкі занятасці і народнагаспалярнага Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Таццяну Васільеву ШАМЭТАВЕЦ.

Умова — поўная занятасць

Не скажы, што абсалютная большасць бацькоў у шматдзятных сем'ях працуюць. Тым часам, «сумясцёвы» работу з выхаваннем тут бывае складана. Таму ў працоўным заканадаўстве замацавана наступная норма: маці, бацька, аякун ці папаччыць, якія выхоўваюць траіх і больш дзяцей ва ўзросце да 16 гадоў, на падставе пісьмовай заявы маюць права на адзін дадатковы свабодны ад работы дзень у тыдзень з аплатай у памеры сярэдняга дзённага заробку на аб'ёмнае, вызначаных урадам. І, апроч таго, маці або бацьку, якія вельмі важна, таму што вопыт мінулых гадоў паказвае, што на аб'ектах, куды накіроўваюцца працаваць студэнтары, усё больш запатрабаванымі становяцца менавіта кваліфікаваныя рабочыя.

Права на дадатковы выхадны можа быць выкарыстаны маці,

бацькам, апекуном, папаччыцелем або «падзелена» гэтымі асобамі паміж бацька ўласным меркаваннем, — тлумачыць Таццяна Шамэтавец. — Пры гэтым на падставе заявы свабодны дзень у тыдзень прадастаўляецца загадам наймальніка на працягу 5 дзён на тры месяцы ці на іншы, вызначаны двухбаковай дамовай, тэрмін. Разам з тым нялішне заўважыць: «лішнім» свабодным днём у тыдзень можа скарыстацца адзін з бацькоў, які заняты кожны працоўны дзень з нармальнай працяглай працоўнага часу, і да таго ж — пры умовае пражывання і выхавання дзяцей у сям'і.

Ёсць сэнс узгадаць яшчэ дзве перавагі. Так, жанчыны, што выхоўваюць дваіх і больш дзяцей ва ўзросце да 14 гадоў, могуць самастойна выбіраць час свайго працоўнага водпуску. А асобам, што маюць на ўтрыманні траіх і больш дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў, памер дапамогі па часовай непрацаздольнасці складае 100 працэнтаў сярэдняга заробку ўжо з першага дня хваробы.

Па чатыры. Кожнаму

Не менш цікавая тэма — падаткі і плацяжы. Як нагадавае Таццяна Шамэтавец, пры разліку падаходнага падатку бацькоў са шматдзятных сем'яў вызначаны штомесечны стандартны вылік у памеры 4 базавых велічынь на кожнае дзіця ва ўзросце да 18 гадоў. Накш кажучы, пры наяўнасці ў сям'і траіх непаўнагадовых дзяцей не аблададзена падаткам даход у памеры 12, чатырох непаўнагадовых — 16, пяці непаўнагадовых — 20 базавых велічынь. А ў сваю чаргу базавая велічыня на сёння — гэта 35 тысяч рублёў.

Нялішне таксама нагадаць, што сям'і, які маюць траіх і больш непаўнагадовых дзяцей, вызваляюцца ад платы за зямлю — незалежна ад таго, дзе знаходзіцца і каму належыць сам зямельны ўчастак, — працягвае Таццяна Шамэтавец. — Далеі. Шматдзятная сям'я маюць пэўныя льготы па мытных плацяжках, а сям'і, што маюць траіх і больш непаўнагадовых дзяцей, вызваляюцца ад падатку на будынкі і збудаванні — за выключэннем будынкаў і збудаванняў, якія выкарыстоўваюцца для прадпрыемльнай маюць палёгку па адзінным падатку — стаўкі такога падатку зніжаюцца на 20 працэнтаў.

Дзе блізняты, там даплатаў

Дапамога пры нараджэнні першага дзіцяці складае 5, а другога і наступных дзяцей — 7 бюджэтных прыжыткавага мінімуму. Агульнае «формула» вядома ўсім. Праўда, тут варта зрабіць адну агаворку. Пры нараджэнні блізнят сям'я можа атрымаць дадатковую выплату — у памеры двух бюджэтных прыжыткавага мінімуму на кожнае блізнятка.

5.30, 15.40 Серыял «Прямодонна». 6.20, 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь... 6.30, 7.05 Прэс-агляд. 6.45, 7.45, 9.30, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 23.15 Навіны. 7.30 Дзелавае жыццё. 8.20 Гагетам разам. 8.35 Сфера інтарэсаў. 9.05, 19.50 Серыял «Апостал».

Н

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.50, 3.00 Навыны навіны. 6.05 «Наша раніца». 9.05 Серыял «Тацянін дзень».

Н

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.50, 3.00 Навыны навіны. 6.05 «Наша раніца». 9.05 Серыял «Тацянін дзень».

Н

7.00 «Нядзельная раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 3.00, 5.00 Навыны навіны. 9.05 Нядзельная прапаведзь. 9.20 Серыял «Сябры».

Н

7.00 «Нядзельная раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 3.00, 5.00 Навыны навіны. 9.05 Нядзельная прапаведзь. 9.20 Серыял «Сябры».

6.45, 14.20 Мультсерыял «Цімом і Пумба». 7.10 «Ранішняя падрадка». 8.10, 15.55 «Смачна з Барысам Бурдой». 8.45 Серыял «Абарона супраць». 11.30 Дак. серыял «Вяселлі на мільён долараў».

Т

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».

Т

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».

Т

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».

Т

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».

6.00, 9.00, 2.00, 15.00, 21.00 Навіны Садружнасці. 6.45 Камерцыйная праграма. 7.30 «Даведнік».

Т

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».

Т

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».

Т

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».

Т

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».

14.50 Суд ідзе. 15.45 Серыял «Рамэо і Джульета». 17.30 Мясцовы час. 17.50 Серыял «Жанчына без мінулага».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

16.52 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-7». 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

16.52 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-7». 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

16.52 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-7». 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

16.52 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-7». 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

16.52 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-7». 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

Т

6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 9.00 Серыял «Віскі». 9.50 Серыял «Брыгада».

НЯДЗЕЛЯ, 30 САКАВІКА

Н

6.05 Баявік «Гуру». 8.25 Альманах падарожжаў. 9.00, 12.00, 15.00 Навыны. 9.10 Арсенал. 9.40 Серыял «Давай пажніма».

Н

Н

6.05 Баявік «Гуру». 8.25 Альманах падарожжаў. 9.00, 12.00, 15.00 Навыны. 9.10 Арсенал. 9.40 Серыял «Давай пажніма».

Н

Н

6.05 Баявік «Гуру». 8.25 Альманах падарожжаў. 9.00, 12.00, 15.00 Навыны. 9.10 Арсенал. 9.40 Серыял «Давай пажніма».

Н

Н

6.05 Баявік «Гуру». 8.25 Альманах падарожжаў. 9.00, 12.00, 15.00 Навыны. 9.10 Арсенал. 9.40 Серыял «Давай пажніма».

Н

Н

6.05 Баявік «Гуру». 8.25 Альманах падарожжаў. 9.00, 12.00, 15.00 Навыны. 9.10 Арсенал. 9.40 Серыял «Давай пажніма».

Н

Н

6.05 Баявік «Гуру». 8.25 Альманах падарожжаў. 9.00, 12.00, 15.00 Навыны. 9.10 Арсенал. 9.40 Серыял «Давай пажніма».

Н

Н

6.05 Баявік «Гуру». 8.25 Альманах падарожжаў. 9.00, 12.00, 15.00 Навыны. 9.10 Арсенал. 9.40 Серыял «Давай пажніма».

Н

Н


6.05 Баявік «Гуру». 8.25 Альманах падарожжаў. 9.00, 12.00, 15.00 Навыны. 9.10 Арсенал. 9.40 Серыял «Давай пажніма».

Н

Н

6.05 Баявік «Гуру». 8.25 Альманах падарожжаў. 9.00, 12.00, 15.00 Навыны. 9.10 Арсенал. 9.40 Серыял «Давай пажніма».

Сёння Месяц Першая квадра. Месяц у сузор'і Шалля. Сонца Усход Заход Дажыня дзя



У суседзях Варшава Невь Рьга Вільнюс Масква С.-Пецярбург

21 сакавіка 1898 год — 110 гадоў таму ў Віцебску на лінію ўпершыню выйшаў трамвай на электрычнай цязе — дата з'яўлення беларускага электрамеханічнага пасажырскага транспарту.

Усмхнёмся! Час, які муж затрачвае на сэкс з жонкай, зваротна прапарцыны часу, які жанчына тратыць на папрокі мужу.

Жыццё — тэатр... Апавед гэты (пад умоўнай назвай «Зая... Але другая») трэба паць здалек — з Зай першай... Позна вечарам кабетка адна тралейбус дагнала, тут жа па мабільніку дазналася, што сямейства яе ўжо ў зборы, дома, а вась хлеба — няма. Нягэлага... І кедры трэба купіць (Зая яго з батончыкам з'ела). І піва Сержыку хочацца...

Дзяржаўны інтарэс

Міхаіл Яўсееў: «КАЛЕКТЫЎ НАШАГА ПРАДПРЫЕМСТВА «УНІКОМ» АРЫЕНТАВАНЫ НА ЎЗОРНУЮ РАБОТУ»

Міхаіл Адамавіч, напярэдадні майго прыезду ў Жлобін даялося пабываць ва ўпраўленні жыллёва-камунальнай гаспадаркі Гомельскага аблвыканкама, і там паказалі панаставу калегіі яго і прэзідыума абласнога камітэта прафсаюза работнікаў мсцовой прамысловасці і камунальна-бытовых прадпрыемстваў аб тым, што «Уніком» вылучаны для занясення на абласную Дошку гонару як лепшыя арганізацыі галіны па выніках работ за мінулы год. Ці ведаеце вы пра гэта?

— Безумоўна, ведаю. І рады за поспехі нашага калектыву, так бы мовіць, у дваітым памеры. — Не зусім зразумей вас. Як гэта — у дваітым памеры? — Ды так, што прадпрыемства наша ўжо занесена на Дошку гонару Гомельскага аблвыканкама за тры рубжы і вышынні, якія мы ўзялі ў 2006 годзе.

— Прывячце чуюць такое, і таму хочацца спытаць, як дасягаюцца падобныя поспехі, дзякуючы чаму? — Проста працуем, бяром арыенцыры на ўзорную работу і стараемся дасягаць галоўных мэтай. — Гучна сказана, Міхаіл Адамавіч, але, напэўна, з валага пункту погляду — праўдзіна. Бо хто ж, як не вы, займаючы пасаду генеральнага дырэктара прадпрыемства, лепш за ўсіх ведаеце сілу свайго калектыву, яго ўменне і старанне? Гэта — з аднаго боку. А з другога, не трэба забываць, колькі звычайна скаргаў паступае ў адрас службы ЖКГ: і на тое, што працякаюць дахі, і што ў падавала вільгаць, і што на тратуарах валяюцца шматкі паперы, смецце, і што з кранаў ледзь чурчыць вада. І гэтак далей, і да таго падобнае. Зводзіцца да аднаго: усе дарогі вядуць у службы ЖКГ, яны ва ўсім вінаватыя...

— Тым самым вы хочаце сказаць, што спіс абвінавачванняў у адрас работнікаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі як галіны можна працягваць далей. Маё меркаванне па гэтым пытанні такое. Мы не супраць крытыкі, але ж мы — за паразуменне. У нашым раёне чатыры фармацэўтычна-прапагандысцкія групы, якія пастаянна выступаюць сярод сельніцтва, сустракаюцца з людзьмі, выслухоўваюць іх. У гэтых групах удзельнічаюць і нашы прадстаўнікі, у тым ліку і я. Мне даводзіцца рабіць прыёмы грамадзян і па асабістых пытаннях, адказваць на пытанні людзей, якія звяртаюцца са сваімі просьбамі, прашаннем і праблемамі падчас правядзення «гарачых ліній».

Міхаіл Яўсееў:

«КАЛЕКТЫЎ НАШАГА ПРАДПРЫЕМСТВА «УНІКОМ» АРЫЕНТАВАНЫ НА ЎЗОРНУЮ РАБОТУ»

Прадстаўляем суразмоўцу Карэнны жыхар Жлобіна, з сям'і рабочых. Пасля заканчэння школы вучыўся ў Буда-Кашалёўскім саўгасе-тэхнікуме, дзе атрымаў спецыяльнасць тэхніка-электрамеханіка і працоўны шлях пачаў у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі на пасадзе майстра ўчастка вулічнага асвятлення. Затым — новыя прыступкі: інжынер вытворча-тэхнічнага аддзела, галоўны энергетык, дырэктар даччынага прадпрыемства «Будіндустрыя», тэхнічны дырэктар Жлобінскага камунальна-жыллёвага ўнітарнага прадпрыемства «Уніком», яго генеральны дырэктар.

— У 1989 годзе Міхаіл Адамавіч завочна закончыў энергетычны факультэт Беларускага інстытута механізацыі сельскай гаспадаркі (спецыяльнасць — інжынер-энергетык). Агульны стаж работ — 31, а ў КХУП «Уніком» — 25 гадоў. За гэты час зарэкамендаваў сябе добрым арганізатарам вытворчасці, умелым спецыялістам, вопытным кіраўніком. У 1999 годзе ўзнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь і ў 2001-м — медалём «За працоўныя заслугі».

— Такую задачу для найбольш эфектыўнай работы, эканоміі грашовых сродкаў, дасягнення большага заробку была пастаўлена ў свой час, і мы мотанакравава дабіліся гэтага. Уявіце сабе, што «Уніком» разам з даччыннымі прадпрыемствамі мае 22 ліцэнзіі на выкананне розных відаў дзейнасці. Нават на газыфікацыю, сувязь, гандаль і г.д.

— Есць і дзейнічае Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 12 студзеня 2007 года № 21 «Аб павышэнні ролі арганізацыі кіравання і самакіравання ў вырашэнні пэўнага жыццязабеспячэння насельніцтва», у якім патрабуецца, у прыватнасці, водаправодна-каналізацыйныя сеткі ў сельскай мясцовасці перадаць на баланс арганізацыі ЖКГ. Што ў гэтым напрамку рабілася ці робіцца ў вас? — Па ўказаным пытанні ёсць развіццё раёўнага і аблвыканкама з канкрэтнымі заданнямі, і мы выконваем іх, хоць маюцца і пэўныя цяжкасці. Напрыклад, у некаторых такіх сетках не было гаспадары. Паспрабуй у гэтым выпадку, без праектнай дакументацыі, давесці ўсё да ладу. Дык нічога, летась частку іх прынялі на свой баланс, і сёлета справа закончылася.



Генеральны дырэктар Міхаіл Яўсееў.

— Такую задачу для найбольш эфектыўнай работы, эканоміі грашовых сродкаў, дасягнення большага заробку была пастаўлена ў свой час, і мы мотанакравава дабіліся гэтага. Уявіце сабе, што «Уніком» разам з даччыннымі прадпрыемствамі мае 22 ліцэнзіі на выкананне розных відаў дзейнасці. Нават на газыфікацыю, сувязь, гандаль і г.д.

— Я пабываў на некаторых участках вашага прадпрыемства і ўсюды бачыў дрывы. Нават калі цяпляці, дзе вы вырошчваеце расаду для кветак. — Зразумейце, што вы хочаце сказаць. Мы сапраўды надаём самую вялікую ўвагу максімальнаму выкарыстанню мясцовых відаў паліва, як таго патрабуе краіна, што ўсе нашы кацельні прыносяць на дрывах, шчэпках, пілавніні.

— У тым ліку і новыя — у Лухах і Чырвоным Беразе? — Ім выключэння няма. Калі кожнай кацельні маюцца спецыяльныя паведзі, дзе захоўваюцца тыя дрывы. Важна, каб яны былі сухія, тады і цеплааддача ад іх гаранія будзе большая. Запасы іх у нас на два-тры месяцы, і яны пастаянна папаўняюцца.



Генеральны дырэктар Міхаіл Яўсееў.

— Прадстаўляем суразмоўцу Карэнны жыхар Жлобіна, з сям'і рабочых. Пасля заканчэння школы вучыўся ў Буда-Кашалёўскім саўгасе-тэхнікуме, дзе атрымаў спецыяльнасць тэхніка-электрамеханіка і працоўны шлях пачаў у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі на пасадзе майстра ўчастка вулічнага асвятлення. Затым — новыя прыступкі: інжынер вытворча-тэхнічнага аддзела, галоўны энергетык, дырэктар даччынага прадпрыемства «Будіндустрыя», тэхнічны дырэктар Жлобінскага камунальна-жыллёвага ўнітарнага прадпрыемства «Уніком», яго генеральны дырэктар.

— У 1989 годзе Міхаіл Адамавіч завочна закончыў энергетычны факультэт Беларускага інстытута механізацыі сельскай гаспадаркі (спецыяльнасць — інжынер-энергетык). Агульны стаж работ — 31, а ў КХУП «Уніком» — 25 гадоў. За гэты час зарэкамендаваў сябе добрым арганізатарам вытворчасці, умелым спецыялістам, вопытным кіраўніком. У 1999 годзе ўзнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь і ў 2001-м — медалём «За працоўныя заслугі».

— Такую задачу для найбольш эфектыўнай работы, эканоміі грашовых сродкаў, дасягнення большага заробку была пастаўлена ў свой час, і мы мотанакравава дабіліся гэтага. Уявіце сабе, што «Уніком» разам з даччыннымі прадпрыемствамі мае 22 ліцэнзіі на выкананне розных відаў дзейнасці. Нават на газыфікацыю, сувязь, гандаль і г.д.



Сведцтва аб занесенні на Дошку гонару Гомельскага аблвыканкама прадпрыемства «Уніком» за 2006 год.

Генеральны дырэктар Міхаіл Яўсееў: Хачу дадаць да ўсяго сказанага вышэй, што ў аснове ўсіх нашых поспехаў — старанне ўсяго калектыву. У нас падаробана надзейная каманда галоўных спецыялістаў: тэхнічны дырэктар Валерый Верамейчык, дырэктар па эканоміі і фінансах Таццяна Андрухова, намеснік генеральнага дырэктара па будаўніцтве і добраўпарадкаванні Ідазюль, кадрах і прававой рабоце Уладзімір Тум і Валерый Тамашоў, начальнік вытворчасці водаправодна-каналізацыйнай гаспадаркі Васіль Канаваленка і іншыя.

Асаблівыя словы удзячнасці і іншымі добрасумленным працаўнікам: слесару аварыйна-аднаўленчых работ Алксандру Гаікову, аэляніцелю Галіне Дуднік, слесару па абслугоўванні цеплавых сетак Ігару Пучэеву, брыгадзіру ўчастка цэха водазабеспячэння Уладзіміру Говару, рабочай па комплекснай уборцы і ўтрыманні домаўладанняў Эмільі Бічковай... Усім перададзеным вытворчасці цырка пералічэнні, і прашу астатніх працаўнікоў не крыўдаваць за тое, што не назваў іх прозвішчы. Многія нашы работнікі будуць адзначаны ганаровымі граматамі міністэрства, ўпраўлення, раёўнага камітэта і райсавета.

— І мябла, і настольны тэніс, і спорт. Добра развезы ў нас гідрадзейнічаюць некалькі спартыўных секцый, для ўмацавання здароўя працаўнікоў мы арандуем і плавальныя басейны ў горадзе, і Лядовы палац. У спартыўных саборах знаходзіцца на перадавых пазіцыях як у горадзе, так і ў абласным ўпраўленні.

Працоўны гурткі мастацкай самадзейнасці, якія арганізуюць выдатныя канцэрты да святаў. Дарчы, удзельнікі рэпетыцый мы маем магчымасць развозіць па месцах іх жыхарства. Практыкуем культпаездкі ў Гомель у цырк і ў тэатр апэраты ў Мінск. Не забываем і пра нашых пенсіянераў. І шчы. У мя мінула года мы прымалі калектывны дагавор, у адным з пунктаў якога значылася, што да свайго прафесійнага свята прэмія вызначалася ў памеры адной базавы велічыні лепшым работнікам. Цяпер яна павялічана да дзесяці, для чаго стварыліся пэўныя ўмовы.

— І мя вам — таксама. — Дзякую. Матэрыял падрыхтаваў Уладзімір ПЕРНІКАЎ. УНН 400074719



Генеральны дырэктар Міхаіл Яўсееў.

— Прадстаўляем суразмоўцу Карэнны жыхар Жлобіна, з сям'і рабочых. Пасля заканчэння школы вучыўся ў Буда-Кашалёўскім саўгасе-тэхнікуме, дзе атрымаў спецыяльнасць тэхніка-электрамеханіка і працоўны шлях пачаў у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі на пасадзе майстра ўчастка вулічнага асвятлення. Затым — новыя прыступкі: інжынер вытворча-тэхнічнага аддзела, галоўны энергетык, дырэктар даччынага прадпрыемства «Будіндустрыя», тэхнічны дырэктар Жлобінскага камунальна-жыллёвага ўнітарнага прадпрыемства «Уніком», яго генеральны дырэктар.

— У 1989 годзе Міхаіл Адамавіч завочна закончыў энергетычны факультэт Беларускага інстытута механізацыі сельскай гаспадаркі (спецыяльнасць — інжынер-энергетык). Агульны стаж работ — 31, а ў КХУП «Уніком» — 25 гадоў. За гэты час зарэкамендаваў сябе добрым арганізатарам вытворчасці, умелым спецыялістам, вопытным кіраўніком. У 1999 годзе ўзнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь і ў 2001-м — медалём «За працоўныя заслугі».

— Такую задачу для найбольш эфектыўнай работы, эканоміі грашовых сродкаў, дасягнення большага заробку была пастаўлена ў свой час, і мы мотанакравава дабіліся гэтага. Уявіце сабе, што «Уніком» разам з даччыннымі прадпрыемствамі мае 22 ліцэнзіі на выкананне розных відаў дзейнасці. Нават на газыфікацыю, сувязь, гандаль і г.д.

— Есць і дзейнічае Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 12 студзеня 2007 года № 21 «Аб павышэнні ролі арганізацыі кіравання і самакіравання ў вырашэнні пэўнага жыццязабеспячэння насельніцтва», у якім патрабуецца, у прыватнасці, водаправодна-каналізацыйныя сеткі ў сельскай мясцовасці перадаць на баланс арганізацыі ЖКГ. Што ў гэтым напрамку рабілася ці робіцца ў вас? — Па ўказаным пытанні ёсць развіццё раёўнага і аблвыканкама з канкрэтнымі заданнямі, і мы выконваем іх, хоць маюцца і пэўныя цяжкасці. Напрыклад, у некаторых такіх сетках не было гаспадары. Паспрабуй у гэтым выпадку, без праектнай дакументацыі, давесці ўсё да ладу. Дык нічога, летась частку іх прынялі на свой баланс, і сёлета справа закончылася.

— Я пабываў на некаторых участках вашага прадпрыемства і ўсюды бачыў дрывы. Нават калі цяпляці, дзе вы вырошчваеце расаду для кветак. — Зразумейце, што вы хочаце сказаць. Мы сапраўды надаём самую вялікую ўвагу максімальнаму выкарыстанню мясцовых відаў паліва, як таго патрабуе краіна, што ўсе нашы кацельні прыносяць на дрывах, шчэпках, пілавніні.

— У тым ліку і новыя — у Лухах і Чырвоным Беразе? — Ім выключэння няма. Калі кожнай кацельні маюцца спецыяльныя паведзі, дзе захоўваюцца тыя дрывы. Важна, каб яны былі сухія, тады і цеплааддача ад іх гаранія будзе большая. Запасы іх у нас на два-тры месяцы, і яны пастаянна папаўняюцца.



Генеральны дырэктар Міхаіл Яўсееў.

— Прадстаўляем суразмоўцу Карэнны жыхар Жлобіна, з сям'і рабочых. Пасля заканчэння школы вучыўся ў Буда-Кашалёўскім саўгасе-тэхнікуме, дзе атрымаў спецыяльнасць тэхніка-электрамеханіка і працоўны шлях пачаў у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі на пасадзе майстра ўчастка вулічнага асвятлення. Затым — новыя прыступкі: інжынер вытворча-тэхнічнага аддзела, галоўны энергетык, дырэктар даччынага прадпрыемства «Будіндустрыя», тэхнічны дырэктар Жлобінскага камунальна-жыллёвага ўнітарнага прадпрыемства «Уніком», яго генеральны дырэктар.

— У 1989 годзе Міхаіл Адамавіч завочна закончыў энергетычны факультэт Беларускага інстытута механізацыі сельскай гаспадаркі (спецыяльнасць — інжынер-энергетык). Агульны стаж работ — 31, а ў КХУП «Уніком» — 25 гадоў. За гэты час зарэкамендаваў сябе добрым арганізатарам вытворчасці, умелым спецыялістам, вопытным кіраўніком. У 1999 годзе ўзнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь і ў 2001-м — медалём «За працоўныя заслугі».

— Такую задачу для найбольш эфектыўнай работы, эканоміі грашовых сродкаў, дасягнення большага заробку была пастаўлена ў свой час, і мы мотанакравава дабіліся гэтага. Уявіце сабе, што «Уніком» разам з даччыннымі прадпрыемствамі мае 22 ліцэнзіі на выкананне розных відаў дзейнасці. Нават на газыфікацыю, сувязь, гандаль і г.д.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА ЗАСНАВАЛЬНІК: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь РЕГІСТРАЦЫЙНЫ НУМЕР 1.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, Т. ПАДАЛІЦКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВЕДЗІЦКАЯ, А. СЛАНЕЦКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, І. ШУЧЭНКА. НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. ТЭЛЕФОНЫ: прыёмны — 287 19 19 (тэл.факс); аддзелаў — 287 18 64, падпіскі і распусцісцтва — 287 18 51, юрыдычная — 287 19 68, сакратарыята

— 292 05 82, адказны за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 04 12; «Мясцовае самкіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 24 31 92, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 74 13 92, Баранавічы: 7 26 02, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03; даведкі па рэкламе і аб'явах тэл.факс: 287 17 79, e-mail: reklama@zvyazda.minsk.by, рэдактар рэкламнага аддзела — тэл.факс 292 04 52. http://www.zvyazda.by E-mail: info@zvyazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца супадаючымі з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя пакідае за сабой права не ўступаць у перапіску з аўтарамі. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі. Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 35.018. Індэкс 63850. Зак. № 1524. Нумар падпісанні ў 19.30. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12